



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

КАМУ КОЛАС КЛАНЯЕЦЦА

Жлобін сёння проста не пазнаць. Да фестывалю-кірмашу «Дажынкi» ён так змяніў аблічча, што здаецца наноў аббудаваным па самых сучасных еўрапейскіх узорах. Апошняе паўгода ў горадзе работа кіпела не менш актыўна, чым улетку на палях краіны. Было абноўлена ці пабудавана больш за 300 аб'ектаў.

На іх рэканструкцыі і будаўніцтве штодзённа былі заняты больш за дзве тысячы будаўнікоў, вялікую дапамогу аказвалі работнікі мясцовых прадпрыемстваў. Жыхары горада штодзень праводзілі суботнікі, на якія таксама выязджалі працоўныя дэсанты з іншых гарадоў вобласці. Можна сказаць, што ў падрыхтоўцы да «Дажынак» прымала ўдзел уся Гомельшчына.

Змянілася цэнтральная плошча, з'явілася новая гасцінца, дабудавана зала гульнявых відаў спорту, разлічаная на 1,5 тысячы месцаў. Палац металургаў набыў новы твар. З аднаго боку ад яго ўзведзены парк, названы «Пяць стыхій», з другога зроблена пляцоўка з каскадам азёр. Дарэчы, галоўная канцэртная пляцоўка свята ўраджэю ўсталявана ажраз у гэтым прыгожым месцы. Новы імідж з'явіўся і ў старой частцы горада, так званая Бульварная металургаў. На ўваходзе — герб горада Жлобіна: каваная з медзі ладдзя, якая ўзвышаецца на высокім паўстаньце.

Да рэспубліканскага фестывалю-кірмашу «Дажынкi-2013» цалкам абноўлена асфальтавае пакрыццё на многіх кіламетрах гарадскіх вуліц, замененыя цеплаправоды і воднаправоды, пашыраны магiстральныя дарогі, выкладзены дзясяткі новых пешаходных дарожак, пабудавана шмат паркоўкаў. Рэканструаваны аўтавакзал стаў цяпер быццам адным цэлым з чыгуначным вакзалам і прываказальнай плошчай. Акрамя таго, пракладзена чатырохпалосная траса М-5, а таксама электрафікавана частка чыгучкі. Такім чынам, Жлобін ва ўсіх сэнсах



стаў значна бліжэй як да абласнога цэнтру, так і да сталіцы краіны.

Рэспубліканскі фестываль-кірмаш «Дажынкi-2013» сабраў некалькі тысяч лепшых працаўнікоў вёскі. Заатрыліся на сцэне, якое прайшло па цэнтры горада металургаў, распалю свята, а дождж, які пачаўся ажраз падчас шэсці, механізатары палчылі добрай прыкметай. Шмат людзей з самай раніцы прыйшлі ў цэнтр

горада, дзе адбываюцца асноўныя мерапрыемствы «Дажынак-2013». Галоўным сімвалам фестывалю стаў хлебны каравай вагой 200 кілаграмаў, які выпеклі майстры прадпрыемства «Гомельхлебпрам». Гэты кулінарны шэдэўр пранеслі падчас шэсці пераможцаў рэспубліканскага спаборніцтва па ўборцы збожжавых і нарыхтоўцы кармоў. Вышыня пяціруснага сімвала свята складала два метры.



У першы дзень свята віцэ-прэм'ер Беларусі Міхаіл Русы і старшыня Гомельскага аблвыканкама Уладзімір Дворнік наведалі стылізаваныя падворкі раёнаў Гомельскай вобласці. На цырымоніі ўручэння другіх і трэціх ступені пераможцам рэспубліканскага спаборніцтва па ўборцы ўраджэю 2013 года віцэ-прэм'ер Беларусі Міхаіл Русы адзначыў, што беларуская зямля ў любых умовах надвор'я можа стабільна даваць добры ўраджэй збожжа і іншай сельгаспрадукцыі.

Увесь Жлобін стаў вялікай канцэртна-мастацкай пляцоўкай, дзе сваё мастацтва дэманструюць больш за 2 тысячы прафесійных і самадзейных артыстаў і майстроў народнай творчасці. Праграма мерапрыемстваў вельмі разнакаравая — ад выступленняў дзіцячых вакальных і харэаграфічных калектываў і ансамбля «Песняры» да «бітвы» дыджэяў і лазернага шоу. У мерапрыемствах удзельнічаюць народная артыстка Украіны Таісія Павалі, групы «Беларусы» і «Тяні-толкая», Аляксандр Ціхановіч і Ядвігія Паллаўская, Алена Ланская, Жанет, іншыя вядомыя айчыныя выканаўцы, артысты Гомельскага філармоніі...

Арганізатары падрыхтавалі асобную праграму для моладзі, якая з задавальненнем назірае за паказальнымі выступленнямі па каратах і акрабачцы, ролерах і скейтбардзістаў... Прадстаўнікі ўсіх абласцей Беларусі

прымаюць удзел у цырыкавым фестывалі. Мерапрыемствы культурнай праграмы на працягу дня не спыняліся ні на хвіліну — ад самага ранку і практычна да ночы падтрымліваючы атмосферу свята.

Сярод відовішчаў, што прыцягвалі асабліва ўвагу жыхароў і гасцей горада над Дняпром, — фестываль дзіцячай цацкі, графіці, мотар-шоу... Дарэчы, і паласавацца было чым. На вуліцах горада ўзведзена больш за 400 павільёнаў, а таксама абсталюваны вулічныя кавярні на 8,5 тысячы месцаў. Удзельнічаў і гасцей абслугоўваюць больш за 200 гандлёвых арганізацый з усіх абласцей Беларусі (працягласць гандлёвых радоў складала каля 7 км). Арганізаваны тэматычныя экспазіцыі: «Падворак паліўнічага», «Прыпяцкі рыбалоў», «Беларускія прысмакі». Між іншым, на свяце «Дзёруны-Фэст», якое адбылося ў межах агульнага фестывалю, за 11 хвілін было з'едзена 900 драўняных іх прыгатавалі ў падарунак гасцям «Дажынак» настаўнікі і навучнікі Гомельскага кулінарнага каледжа.

Удзельнікі і госці фестывалю яшчэ доўга будуць дзяліцца незабытымі ўражаннямі, якія яны атрымалі на свяце «Дажынкi-2013» у Жлобіне.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

ЛІЧБА ДНЯ Br6 млн 944,1 тыс.

склала намінальная лічбана сярэдняя заробатная плата ў Мінску ў жніўні. Мінск традыцыйна лідзіруе па гэтым паказчыку. На другую пазіцыю — Мінская вобласць (Br5 млн 670,7 тыс.), на трэцію — Гомельская (Br5 млн 341,3 тыс.). Сярэдні заробак за жніўень у Гродзенскай вобласці быў роўны Br5 млн 131,7 тыс., у Магілёўскай — Br5 млн 23,5 тыс., у Віцебскай — Br4 млн 975,2 тыс., у Брэсцкай вобласці — Br4 млн 880 тыс. У лідары на тэмпах росту рэальнай заробатнай платы ў жніўні 2013 года да ўзроўню жніўня 2012-га выйшла Гомельская вобласць (120,3%). Як узко паказваецца, рэальная заробатная плата ў краіне (заробатная плата, разлічаная з улікам росту спажывецкіх цэн на тавары і паслугі) у студзені—жніўні 2013-га ў параўнанні са студзенем—жніўнем 2012 года павялічылася на 19,5%, у жніўні ў параўнанні з ліпенем гэтага года — на 1,7%.

Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 28.09.2013 г.

Долар ЗША	9080,00 ▲
Еўра	12250,00 ▼
Рас. руб.	280,50 ▼
Укр. грыўня	1110,57 ▲

НАДВОР'Е СЁННЯ

Брэст	+ 11°
Віцебск	+ 8°
Гомель	+ 10°
Гродна	+ 9°
Магілёў	+ 8°
Мінск	+ 9°

Трэба ведаць

СТАНДАРТЫ САЦЫЯЛЬНЫХ ПАСЛУГ: НОВАЕ Ў 2014-м

— У нашай краіне распрацоўваюцца дзяржаўныя стандарты, якія рэгламентуюць патрабаванні да аб'ёму і якасці сацыяльных паслуг, умоў і парадку іх аказання, — заявіў на прэс-канферэнцыі, прысвечанай Дню пажылых людзей, намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны Беларусі Аляксандр АБАРОН.

Калі будуць распрацаваны і зацверджаны гэтыя стандарты, то, паводле слоў Аляксандра Румака, усе арганізацыі, якія аказваюць сацыяльныя паслугі, як дзяржаўныя, так і недзяржаўныя, будуць абавязаны забяспечыць устаноўлены дзяржаўнымі стандартамі ўзровень сацыяльнага абслугоўвання.

Плануецца, што стандарты сацыяльных паслуг будуць укаранены

ў 2014 годзе. Адначасова мясцовыя ўлады вядуць актыўны пошук новых рашэнняў па жывяцка-адукацыйна-працаздольных грамадзян. Укараняюцца такія новыя формы работы, як дамы зімоўкі, дамы самастойнага і сезоннага пражывання, прыёмныя і гасцявыя сем'і для пажылых людзей, санаторыі на даму і іншыя.

Паводле слоў намесніка міністра працы і сацыяльнай абароны, менавіта арганізацыя сацыяльнага абслугоўвання пажылых людзей з'яўляецца вядучым звяном у сістэме сацыяльнай падтрымкі.

Гэта звязана, у тым ліку, і з такой з'явай, як старэнне насельніцтва Беларусі. У адпаведнасці з класіфікацыяй ААН, насельніцтва лічыцца старым, калі доля людзей ва ўзросце 65 гадоў і старэй складае 7% і больш. Па

штогод у нашай краіне праводзіцца комплексныя медыцынскія агляды ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны, інвалідаў і асоб, прыраўнаваных да іх. Як правіла, гэтыя агляды заканчваюцца 1 мая, што дазваляе да гэтага тэрміну сфарміраваць індывідуальныя праграмы рэабілітацыі. Адзначыла Людміла Жылівец і даброў тэндэнцыю апошніх гадоў — зніжэнне смертнасці людзей ва ўзросце старэй за працаздольны.

Гэта сведчыць аб адэкватным медыцынскім забеспячэнні пажылых людзей і добрых умовах жыцця, а таксама добрай прафілактыцы захворванняў, лічыць прадстаўнік Міністэрства аховы здароўя.

Святлана БУСЬКО

Прыемная навіна

НАС СТАЛА БОЛЬШ

Упершыню з пачатку года колькасць насельніцтва Беларусі павялічылася на 545 чалавек, паведамілі рэдакцыі ў Нацыянальным статыстычным камітэце. На пачатку верасня ў краіне жывяла 9 млн 464,4 тысячы чалавек.

Натуральнае змяшчэнне насельніцтва ў студзені—жніўні сёлета павялічылася ў параўнанні з адпаведным перыядам 2012 года на 28,7% і складала 6286 чалавек. За студзеня—жнівень 2013 года ў Беларусі нарадзілася 78 тыс. 39 дзяцей (на 2 тыс. 628 больш у параўнанні са студзенем—жніўнем 2012 года), а памерла 84 тыс. 325 чалавек (на 95 чалавек больш). У той жа час міграцыйны прырост склаў 6831 чалавек і кампенсаванне натуральнае змяшчэнне. У выніку мы маем павелічэнне колькасці насельніцтва.

Дарэчы, у Мінску за восем месяцаў гэтага года колькасць насельніцтва павялічылася з 1 млн 901 тыс. да 1 млн 906,4 тыс., у Мінскай вобласці — з 1 млн 401,9 тыс. да 1 млн 405. У астатніх рэгіёнах краіны — знізілася.

Сяргей КУРКАЧ

«ПРАМАЯ ЛІНІЯ» ЗАДАЙЦЕ ПЫТАННЕ МІНІСТРУ АДУКАЦЫІ!

У чацвер 3 кастрычніка, з 10.00 да 11.00, у рэдакцыі газеты «Звязда» пройдзе «прамая лінія» з міністрам адукацыі Сяргеем Аляксандравічам МАСКЕВІЧАМ. У чым сутнасць эксперымента па ўкараненні новай галіновай сістэмы аплаты працы педагогічных работнікаў? Чаму навунасьць кваліфікацыйнай катэгорыі не адбываецца на заробках педагогаў? Як вызваліць педагогічных работнікаў ад папярочнай валалкі? Ці трэба ўводзіць для выпускнікоў педагогічных спецыяльнасцяў іспыты на прафесійную прыдатнасць? Удзел у мерапрыемствах шостага школьнага дня — права ці абавязак школьнікаў? На гэтыя і іншыя пытанні адкажа наш суразмоўца.

Тэлефануйце па нумарах (8 017) 287 18 66; (8 017) 287 18 71 Папярэднія пытанні можна задаць па тэлефоне (8 017) 287 17 41 або па e-mail nikalaveva@mail.ru.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

У БЮДЖЭЦЕ ЕС ЗА 2013 ГОД ВЫЯВІЛАСЯ «ДЗІРКА» Ў 20 МЛРД ЕЎРА

Выкананне бюджэту ЕС за 2013 год не сходзіцца на 20 млрд еўра, і шэраг бюджэтных асінгаваняў дзяржавам — членам ЕС будзе перанесены на 2014 год, паведамілі бельгійскія СМІ са спасылкай на неназваную еўрапейскую крыніцу. Гэтая праблема, паводле звестак крыніцы, абмяркоўвалася на нарадзе прадстаўнікоў Еўрапейскай камісіі, Еўрапейскага парламента і дзяржаў — старшын ЕС — Літвы. Еўракамсія патлумачыла сваім суразмоўцам, што сума выдаткаў, чаканых дзяржавамі-членамі да канца года, складае 50 млрд еўра, у той час як у кося ЕС на гэтыя мэты застаецца ўсяго толькі 30 млрд. Сённяшняя сітуацыя пагражае новым абав'язаннем адносінаў паміж Еўрапарламантам і Саветам ЕС па пытанні саюзага бюджэту.

ІСПАНЦАМ МОГУЦЬ АДМЯНІЦЬ СІЕСТУ І ЗМЯНІЦЬ ЧАСАВЫ ПОЯС

Іспанія можа неўзабаве адмовіцца ад сіесты і перайсці на «новы» працоўны дзень — з 9 раніцы да 5 вечара, піша The Guardian. Цяперашні працоўны дзень, разбіты на асобныя перыяды, для грамадзян краіны занадта доўгі. Змены прапануе спецыяльная парламенцкая камісія, якая таксама хоча перавесці гадзіннік на адну гадзіну назад і тым самым перайсці ў той жа часавы пояс, што і Вялікабрытанія. Камісія заяўляе, што працоўны дзень у Іспаніі даўжэйшы, чым у Германіі, але эфектыўнасць кожнага работніка значна ніжэйшая з-за пастаянай стомленасці. І ва ўсім гэтым вінаватая сіеста і няправільны часавы пояс. Зараз Іспанія жыве па сярэднееўрапейскім часе. Усё пачалося з-за гістарычнай аманаліі. У 1942 годзе тагачасны дыктатар Іспаніі генерал Франка перавёў усю краіну ў той жа часавы пояс, што і Германія, у знак салідарнасці са сваім фашысцкім саюзнікам.

ГАЗІРОЎКА З КАФЕІНАМ НЕ ДАЕ ДЗІЦЯЧАМУ МОЗГУ НАРМАЛЬНА РАЗВІВАЦЦА

Як піша The Daily Mail, па словах навукоўцаў, кафэін небяспечны, бо ён пазбаўляе падлеткаў моцнага сну, важнага для мозгу. А калі ў гэты перыяд мозг не будзе правільна развівацца, падлетак можа сутыкнуцца з шызэфрэніяй, трывожнасцю, наркаманіяй і расстройтвамі асобы. Справа ў тым, што ў падлеткавым узросце выдзяляюцца непатрэбныя нейронавая злучэння — сінапсы. І сон неабходны для праходжання гэтага працэсу. 300-400 міліграмаў кафэіну (4 бляшанкі энергетыку за дзень або 3-4 кубкі каваў) могуць рэзка адбіцца на стане дзіцяй і падлеткаў. Прафесар Рэта Убер з Універсітэта дзіцячага шпітэля Цюрыха адзначае, што за апошні 30 гадоў спажыванне кафэіну ў групе дзяцей і маладых людзей вырасла больш чым на 70%.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

ІРАН — CNN: СКЛАДАНАСЦІ ПЕРАКЛАДУ



Іранскае агенства Fars абвінаваціла тэлеканал CNN у скажэнні слоў іранскага прэзідэнта Хасана Рухані пра халакост, прывёшы сваю версію перакладу адказу. У іранскім агенстве сцвярджаюць, што прэзідэнт нават не прамаўляў слова «халакост». Згодна з перакладам Fars, Рухані сказаў: «Я ўжо казаў раней, што я не гісторык, і гісторыкі павінны ўдакладняць і тлумачыць аспекты гістарычных падзей, аднак у прыняцце мы асуджаем любое злычынства супраць чалавечнасці, у тым ліку тое, якое здзейснілі нацысты як супраць яўрэяў, так і супраць неяўрэяў...» Іранскае агенства абвінавачвае CNN у тым, што пры перакладзе адказа Рухані быў адвольна пашыраны з дабаўленнем слова «халакост» і цэлай фразы «Мы асуджаем усе злычынствы, якія яны здзейснілі супраць яўрэяў», якая не была сказана прэзідэнтам.

КОРАТКА

У Беларусі з учарашняга дня дазволена ўключыць ацяпленне ў дзіцячых садах, школьных, лячэбна-прафілактычных, медыцынскіх устаноў, устаноў сацыяльнага забеспячэння, музеяў, дзяржаўных архіваў і бібліятэках.

Скарочаны склад бухгалтарскай справаздачнасці з 2014 года будзе устаноўлены ў Беларусі для ўсіх некамерцыйных арганізацый. Адпаведна з новым законам аб бухгалтарскім ўліку і справаздачнасці, які ўступіць у сілу з 1 студзеня 2014 года, новыя патрабаванні да стажу галоўнага бухгалтара закрануць тых асоб, якія будуць назначаны на пасаду з 1 студзеня 2014 года.

Жыхар Гродна 1986 года нараджэння быў затрыманым каля вёскі Глівін Барысаўскага раёна. У аўтамабілі «Івека» супрацоўнікі АБЭЗ і РУВД знайшлі амаль 80 тыс. пачкаў цыгарэт беларускай вытворчасці на суму Br640 млн, якія мужчына перавозіў без адпаведных дакументаў.

У БРЭСЦЕ ПРАХОДЗІЦЬ ВЫСТАВА «САДЗЕЙНІЧАННЕ ЗДРАВОВАМУ ЛАДУ ЖЫЦЦА-2013». ШТО ВЫ ТУТ ЗНАЙШЛІ ДЛЯ СЯБЕ?



Ташыяна ПАНЧУК, інструктар па працагэрапіі Шарашоўскага дома-інтэрната Пружанскага раёна:

— Мы прыехалі на выставу з вялікімі спадзяваннямі звярнуць на сябе ўвагу. Бацьчы, колкі прыгожы выхаванак, іншых выбараў (паказвае) падрыхтавалі нашы пацыенты? Многія з 300 жыхароў інтэрната праводзяць тут усё жыццё. Некаторыя маюць добрыя спячальнасці да рукладзтва. Вось як напрыклад, Вадзім Латыш. Гло жыццёвы шлях: дом немаўляці, затым дзіцячы дом, потым наш інтэрнат. Малады чалавек вышыла левай рукой. Работы Вадзіма вельмі сонечныя, яркія, як і многіх іншых нашых майстроў. Мы спадзяёмся, што нешта ўдасца прадаць, выручыць грошы для аўтару работ. А яшчэ большае спадзяванне маем на тое, што людзі звернуць увагу на нашу ўстаноў, працяжылі міласэрнасць, стануць трохі дабрабытнымі.

Любоў ПАПОВА, мейсцяцкі работнік, шматдзятная маці:

— Для нас выстава стала сямейным святам. Тут нам уручылі дыпломы і падарункі як пераможца абласнога конкурсу «Здаровае сям'я». І мы цяпер раскажам іншым, нешта нахвалі майстар-класа, пра традыцыйнай сям'і. Мы з мужам не курым, не ўжываем спіртнога, кожны дзень з ранку робім спорткі. Наш 17-гадовы сын з малых дзён займаўся спортам (хакеем, гімнастыкай, конным спортам), удзельнічаў у розных спаборніцтвах. Зараз ён вучыцца ў Маскве. 11-гадовы сын таксама займаецца ў секцыі дзюдо, ходзіць на плаванне. 3-гадовая Ліза робіць зарадку разам з мамай і татам.

Усёй сям'ёй ходзім на прагулкі, любім прыроду. Нашы захвалены падзяляюць дзеці.

І гэта вельмі важна ў справе выхавання дзіцяці. Добра, што на тэмы сямейнага здароўя гавораць на такіх маштабных форумах.

Ларыса АХРАМУК, журналіст:

— Гэта дзятвая выстава на тэму здаровага ладу жыцця ў нашым горадзе. Я асвятляла практычна ўсё з іх і бачу, што з кожным годам павялічваецца маштаб выставы. Сялета ў Лядовым палацы працуюць каля дваццаці ўрачоў, спецыялістаў вузкага профілю: псіхіятр, эндарынолаг, акуліст, кардыёлаг, анкалог, гінеколаг і іншыя. Наведвальнікі маюць магчымасць атрымаць кансультацыю, а калі трэба — талон альбо накіраванне ў медустаўу. І такія прыёмы карыстаюцца ўсё большай папулярнасцю ў гараджан. Асабліва актыўнасць працягваюць пенсіянеры. Сялета падчас выставы праводзіцца запіс у спартыўныя гурткі і секцыі... Не варта забываць, што гэта выстава-кірмаш. Для сябе ў адным з павільёнаў я набыла ікру. Тут, дарэчы, гэты дэлікатэс прадавалі танней, чым у краме. Гандлёвы рад харчовых тавараў, на мой погляд, выглядае прыстойна.

Святлана ЯСКЕВІЧ.



ЦІКАВЫЯ ІДЭІ І ІНІЦЫЯТЫВЫ

Сёлета Беларусі ўпершыню выпаў гонар прымаць на сваёй гасціннай зямлі ўдзельнікаў форуму творчай і навуковай інтэлігенцыі, які праводзіцца штогод у адной з краін Са-
дружнасці Незалежных Дзяржаў. Сёлёты форум прайшоў ужо восьмы раз. У сувязі з абвешчаннем 2013 года Годам Экалагічнай культуры і аховы навакольнага асяроддзя ў СНД мерапрыемства ў значнай ступені было прысвечана экалагічнай тэматыцы, аднак цікавасць у шматлікіх замежных гасцей выклікалі і іншыя пытанні. Вынікі разам з карэспандэнтам БЕЛТА падводзіць старшыня Рады па гуманітарным супрацоўніцтве дзяржаў — удзельнік СНД, міністр інфармацыі Беларусі Алег Пралякоўскі.



сава акадэмік Віктар Садоўнічы прапанаваў арганізаваць у рамках Са-
дружнасці навуковы клуб. Дарэчы, у заключнай рэзалюцыі мы абвешчалі гэту ініцыятыву і прапанавалі МДУ распрацаваць праект канцэпцыі дзейнасці клуба і прадставіць навуковы даклад па актуальных пытаннях для абмеркавання на чарговым форуме.

Таксама была агучана ініцыятыва аб стварэнні ў Са-
дружнасці Незалежных Дзяржаў банка звестак інавацыйных ідэй моладзі. Не засталася без увагі і сфера турызму: хоць на 2014 год у краінах СНД на-
значаюцца правядзенне больш за паўсотні сумесных мерапрыемстваў, была выказана думка аб неабходнасці атрымання больш дэталёвай інфармацыі аб турыстычных магчымасцях розных краін, аб арганізацыі большай колькасці мерапрыемстваў па прасоўванні турыстычных паслуг. Найбольш цікавыя праекты па развіцці турызму гатовы падтрымаць Міждзяржаўны фонд гуманітарнага супрацоўніцтва дзяржаў — удзельнік СНД. У сувязі з гэтым у заключнай рэзалюцыі мы

абвешчалі важнасць правядзення ў 2014 годзе II Міжнароднага канферэнцыі па супрацоўніцтве і фарміраванні ўзгодненай палітыкі ў пытаннях развіцця культурна-пазнавальнага турызму ў рамках СНД. Удзельнікі форуму таксама падтрымалі магчымасць прыняцця сёлета Стратэгіі развіцця супрацоўніцтва ў галіне турызму на перыяд да 2020 года.

Акрамя таго, выказвалася думка аб важнасці прыцягнення цэнтральных тэлеканалаў кожнай з краін Са-
дружнасці да больш актыўнага асветлення мерапрыемстваў, якія праводзяцца ў рамках СНД. Спецыяльны прадстаўнік прэзідэнта Расіі па міжнародным культурным супрацоўніцтве Міхаіл Швыдкoi, напрыклад, лічыць, што неабходна шукаць і ствараць больш пазітыўных інфармацыйных пастаў для сродкаў масавай інфармацыі. Гэта дапаможа перабіць негатыўныя інфармацыйныя плыні, якія перыядычна ўзнікаюць паміж нашымі краінамі, бо, як вядома, на прасторы СНД не можа быць ізаляванага інфармацыйнага суправаджэння. Да таго ж агугльны інтарэсаў у гуманітарнай сферы ў нас дастаткова. Галоўнае — заўважыць важныя інфармацыйныя падставы і акцэнтаваць на іх увагу прэсы, зацікавілаць яе ў асветленні мерапрыемстваў, якія праводзяцца на ўзроўні Са-
дружнасці. Гэта датычыцца не толькі міжнароднага тэлебачання «Мір», але і СМІ нацыянальнага значэння, і сабеліва тэлеканалаў, колькасць аўдыторыі якіх вельмі вялікая.

— **Лейтматывам гэтага мерапрыемства стала экалагічная тэматыка, але, як вы адзначылі, абмяркоўвалі і многія іншыя пытанні. Якія канкрэтныя рашэнні знайшлі адлюстраваны ў заключнай рэзалюцыі?**

— Удзельнікі форуму творчай і навуковай інтэлігенцыі маюць намер садзейнічаць найхутэйшаму стварэнню Міждзяржаўнай экалагічнай рады. Да экспертнай працы пры стварэнні такой рады плануецца далучаць прадстаўнікоў Грузіі і краін Балтыі. Гэта дапаможа вырашаць задачы міждзяржаўнага характару, накіраваныя на захаванне біялагічнай і ландшафтнай разнастайнасці на прасторы Са-
дружнасці. Плануецца ўдасканаліваць якасць экалагічнай адукацыі, падтрымліваць фарміраванне міжнародных калектываў для сумеснай навукова-даследчай дзейнасці ў галіне экалогіі і прыродакарыстання, аказаць падтрымку пры арганізацыі міжнародных адукацыйных праектаў у галіне экалогіі, экалагічнага і аграрнага турызму.

Атрымаюць развіццё праекты, накіраваныя на фарміраванне становага іміджу дзяржаў — удзельнік СНД, а таксама праекты па распусоўджванні рускамоўных выданняў (у тым ліку электронных) для навуковых і адукацыйных арганізацый, нацыянальных і ўніверсітэцкіх бібліятэк краін Са-
дружнасці, Балтыі і Грузіі, уключаючы выдавецкі праект серыі кніг «Сучасныя сэрцаў». Прафесіяналы медыя-сферы краін Са-
дружнасці працягнуць браць удзел у маштабным медыяфоруме «Партнёрства ў імя будучыні», які штогод праходзіць у Мінску. У 2013—2014 гадах будзе актуальнай практыка гасцільна-адукацыйных тураў Моладзевага сімфанічнага аркестра СНД.

Актывізуецца валанцёрская работа моладзі краін Са-
дружнасці ў сумесных экалагічных праектах, на зімовых Алімпійскіх гульнях у Сочы-2014, у праекце «Вахта Памяці», прысвечаным святкаванню 70-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. У 2014—2015 гадах будзе па-ра-нейшаму рэалізоўвацца міждзяржаўная праграма «Культурныя сталіцы Са-
дружнасці», але ўжо з улікам Года турызму ў СНД, які чакаецца, і святкавання 70-

годдзя Перамогі народаў краін Са-
дружнасці ў Вялікай Айчыннай вайне.

Гэта далёка не ўсе рашэнні, абзначаныя ў заключнай рэзалюцыі форуму навуковай і творчай інтэлігенцыі. Больш за тое, як я ўжо сказаў раней, дакумент будзе значна пашыраны і дапоўнены новымі пунктамі, якія ўяўляюць вялікі інтарэс для дзяржаў — удзельнік СНД і будучы спрыяць больш інтэнсіўнаму развіццю гуманітарнай сферы.

— **У ходзе форуму была выказана думка, што IX Форум творчай і навуковай інтэлігенцыі будзе арганізаваны ў Кіеве, а дзясяты, юбілейны, можа прайсці ў Маскве, з якой, уласна, усё і пачыналася...**

— Сапраўды, гаворка пра гэта ішла з улікам залпанавага старшынства Украіны ў СНД у 2014 годзе. Цяпер украінскі бок прапаноўвае пытанне аб правядзенні IX Форуму творчай і навуковай інтэлігенцыі дзяржаў — удзельнік СНД у Кіеве ўвосень 2014 года. Так што такая верагоднасць не выключалася. Пра Маскву ж цяпер гаворыць рана, пакуль гэтая прапанова ў большай ступені мае рэкамендацыйны характар з боку Міхаіла Швыдкoi як сустаршыні Міждзяржаўнага фонду гуманітарнага супрацоўніцтва краін — удзельнік СНД.

Беларусь жа, у сваю чаргу, заўсёды гатоўва прымаць падобнага кшталту мерапрыемствы і садзейнічаць больш дынамічнаму развіццю гуманітарнай сферы на прасторы Са-
дружнасці, тым больш што нашы ганаровыя госці вельмі высока ацанілі ўзровень падрыхтоўкі форуму, які прайшоў у Мінску. Яны выказалі ўдзячнасць Прэзідэнту Беларусі за цэлы прыём на беларускай зямлі, за аказаную ўвагу і гасцінасць і высокую ацанілі ўзровень арганізацыі культурна-пазнавальных і прэзентацыйных мерапрыемстваў.

— **Спраўды, гаворка пра гэта ішла з улікам залпанавага старшынства Украіны ў СНД у 2014 годзе. Цяпер украінскі бок прапаноўвае пытанне аб правядзенні IX Форуму творчай і навуковай інтэлігенцыі дзяржаў — удзельнік СНД у Кіеве ўвосень 2014 года. Так што такая верагоднасць не выключалася.**

Пра Маскву ж цяпер гаворыць рана, пакуль гэтая прапанова ў большай ступені мае рэкамендацыйны характар з боку Міхаіла Швыдкoi як сустаршыні Міждзяржаўнага фонду гуманітарнага супрацоўніцтва краін — удзельнік СНД.

Беларусь жа, у сваю чаргу, заўсёды гатоўва прымаць падобнага кшталту мерапрыемствы і садзейнічаць больш дынамічнаму развіццю гуманітарнай сферы на прасторы Са-
дружнасці, тым больш што нашы ганаровыя госці вельмі высока ацанілі ўзровень падрыхтоўкі форуму, які прайшоў у Мінску. Яны выказалі ўдзячнасць Прэзідэнту Беларусі за цэлы прыём на беларускай зямлі, за аказаную ўвагу і гасцінасць і высокую ацанілі ўзровень арганізацыі культурна-пазнавальных і прэзентацыйных мерапрыемстваў.

Беларусь жа, у сваю чаргу, заўсёды гатоўва прымаць падобнага кшталту мерапрыемствы і садзейнічаць больш дынамічнаму развіццю гуманітарнай сферы на прасторы Са-
дружнасці, тым больш што нашы ганаровыя госці вельмі высока ацанілі ўзровень падрыхтоўкі форуму, які прайшоў у Мінску. Яны выказалі ўдзячнасць Прэзідэнту Беларусі за цэлы прыём на беларускай зямлі, за аказаную ўвагу і гасцінасць і высокую ацанілі ўзровень арганізацыі культурна-пазнавальных і прэзентацыйных мерапрыемстваў.

Беларусь жа, у сваю чаргу, заўсёды гатоўва прымаць падобнага кшталту мерапрыемствы і садзейнічаць больш дынамічнаму развіццю гуманітарнай сферы на прасторы Са-
дружнасці, тым больш што нашы ганаровыя госці вельмі высока ацанілі ўзровень падрыхтоўкі форуму, які прайшоў у Мінску. Яны выказалі ўдзячнасць Прэзідэнту Беларусі за цэлы прыём на беларускай зямлі, за аказаную ўвагу і гасцінасць і высокую ацанілі ўзровень арганізацыі культурна-пазнавальных і прэзентацыйных мерапрыемстваў.

— **Алег Вітольдвіч, наколькі, на вашу думку, быў плён-ным форум, які прайшоў, ці задаволены вы асобіста яго арганізацыяй?**

— Удзельнікі форуму прадэманстравалі высокі ўзровень прафесіяналізму, што вынікала з агучаных прапанов і ініцыятыў у галіне культуры, адукацыі, навуцы і інавацый, фізічнай культуры і спорту, турызму. Асабліва інтарэс выклікала сярэд удзельнікаў работа моладзевай секцыі. І, зразумела, у аснове форуму ляжалі пытанні экалагічнай культуры і аховы навакольнага асяроддзя. Ім надавалася асабліва ўвага. Найбольш цікавыя і каштоўныя прапановы дэлегатаў знойдуць адлюстраваны ў вынікавай рэзалюцыі форуму. Падрыхтаваны дакумент быў прыняты ўдзельнікамі з некаторымі папраўкамі. Справа ў тым, што ў ходзе абмеркавання ўзнікла неабходнасць працаваць рэзалюцыю і ўнесці ў яе пэўныя карэктывы. Зноў жа, гэта звязана з актыўнай работай розных секцый. Дакумент будзе дапоўнены найбольш цікавымі прапановамі, пасля чаго з ім можна будзе азнаёміцца.

У цэлым магу сказаць, што VIII Форум творчай і навуковай інтэлігенцыі дзяржаў — удзельнік СНД быў арганізаваны на высокім узроўні. У яго працы ўзялі ўдзел каля 500 прадстаўнікоў краін Са-
дружнасці, Балтыі і Грузіі, Выканаўчага камітэта СНД, Міжпарламенцкай Асамблеі Дзяржаў — удзельнік СНД, органаў галіновага супрацоўніцтва СНД, ЕўрАзЭС, ЮНЕСКА, грамадскіх, адукацыйных, навуковых і творчых арганізацый. На адрас форуму паступілі прывітанні кіраўнікоў дзяржаў Са-
дружнасці — Азербайджана, Арменіі, Беларусі, Расіі, Таджыкістана, Туркменістана.

Акрамя работы тэматычных секцый, дэлегаты розных краін атрымалі магчымасць узяць удзел у каардынацыйнай нарадзе кіраўнікоў органаў галіновага супрацоўніцтва СНД гуманітарнай сферы, пасяджэнні Рады Еўразійскай асацыяцыі ўніверсітэтаў, Рады рэктараў нацыянальных кансерваторый дзяржаў — удзельнік СНД, сумесным пасяджэнні Рады па гуманітарным супрацоўніцтве дзяржаў — удзельнік СНД і праўлення Міждзяржаўнага фонду гуманітарнага супрацоўніцтва.

— **Ці не маглі б вы назваць самай, на ваш погляд, цікавай і каштоўнай прапановы, агучаныя ў ходзе форуму?**

— Складана ўспомніць іх усе, таму што прапановы было агучана сапраўды шмат. Прадстаўнікі творчай і навуковай інтэлігенцыі вельмі адказна падшлі да работы. Напрыклад, удзельнікі форуму парадаваў праект «100 ідэй для Беларусі», і не выключана нават, што на прасторы Са-
дружнасці ён атрымае новую назву — «100 ідэй для СНД». Паступіла прапанова прызначыць у 2014-м у СНД не толькі культурную, але і моладзевую сталіцу. Рэктар МДУ імя М.В. Ламано-

Курсавая розніца

СЛОВЫ ТАКСАМА МАЮЦЬ КОШТ...

Ну гэта проста смешна ўжо. Вы ўяўляеце сабе: у ЗША чарговы дэфолт. Не, пакуль не адбыўся. Пра яго толькі гавораць. Але ж «словы», як і дзіўна, вызначальны фактар валютнага рынку.

Хочь не ўсім словам цяпер вераць. Напрыклад, кажа пра тое, што 17 кастрычніка ў Амерыцы будзе дэфолт (трошы ў бюджэце скончацца), якую расказаў міністр фінансаў ЗША Джэйкоб Лью ў чацвер, нікога, як мне здалося, не праняла. У 2011 годзе ўжо назіралі мы за эканам пад назвай «Абама ўгаворвае Кангрэс», калі апошні, хоць і супраціўляўся, але падняў як міленны верхні парог запазначэння. Дык вось, калі ў той час свет з хваляваннем назіраў за падзеямі і нерова та кідаўся ўбок ад долара, то зноў за ім ганяўся, цяпер (на дзіва) амаль ніякай глабальнай рэакцыі не адбылося. Мне здаецца, што проста ўсе разумеюць: так ці інакш Злучаныя Штаты і ў гэты раз выкруціцца. А таму не бачыць нічога сэнсу ў распродажы долара — падаць ён, відаць, не будзе. Нечакана адрагаваяў на заяву амерыканскага міністра амаль што толькі расійскія фандавы і валютны рынак. Рубель пачаў падаць. Іншая сітуацыя ў Еўропе. Нямецкай эканамікай зноў будзе кіраваць Ангела Меркель, што стала вядома пасля нядаўніх парламенцкіх выбараў. А гэтую спадарыню многія лічаць занадта кансерватыўнай — значыць, асаблівыя рэформы можна не чакаць і развіццё эканомікі будзе ісці па ранейшым шляху. Гэта можа справакаваць пасіўнасць інвестараў у дачыненні да еўра.

Аднак я падкрэсліваю, што ўсё гэта толькі верагодныя кірункі развіцця падзей, а усё можа пайсці і па іншым сцэнары, калі адбудзецца нешта нечаканае.

У Беларусі ж пакуль такая карціна. Долар за тыдзень падаржаў на 50 рублёў (плюс 0,6%) да 9080. Еўра таксама падняўся — на 30 рублёў (плюс 0,3%) да 12250. Расійскі рубель патаннеў на 4 грашовыя адзінкі (мінус 1,4%) і цяпер каштуе 280,5.

Уладзіслаў КУЛЕЦКІ

БЕЛАРУСБАНК

Публічная оферта (предложение) о начислении поощрительного процентного дохода по срочным банковским вкладам в белорусских рублях

1. ОАО «АСБ Беларусбанк» устанавливает с 27 сентября 2013 года начисление поощрительного процентного дохода по следующим срочным банковским вкладам (депозитам) в белорусских рублях:

- «Сберегательный» – в размере 18% годовых;
- «Ваш выбор» (вне зависимости от ежедневного остатка вклада) – в размере 17% годовых;
- «Премиально-накопительный «Детский» – в размере 16,5% годовых;
- «Классик плюс» – в размере 14,7% годовых;
- «Накопительный» – в размере 13% годовых.

Начисление поощрительного процентного дохода производится на ежедневные фактические остатки указанных видов вкладов за период с 27.09.2013 или дня открытия вклада (депозита) после указанной даты по 29.10.2013 (включительно).

Присоединение к остатку вклада поощрительного процентного дохода производится 30.10.2013.

При этом поощрительный процентный доход не выплачивается:

- в случае если в период с 27.09.2013 по 29.10.2013 (включительно) совершается возврат вкладчику суммы вклада (в том числе вкладов, срок возврата которых наступил в указанный период 2013 г.) или расходуется операция, влекущая перерасчет причитающегося по вкладу дохода, или первая расходная операция на основании свидетельства о праве на наследство;
- в случае если на 27.09.2013 по вкладу начисляется пониженная процентная ставка или доход по вкладу начисляется в размере ставки вклада до востребования (в том числе по вкладам «Сберегательный» и «Классик плюс», срок возврата которых наступил до 27.09.2013).

Начисление дохода на сумму поощрительного процентного дохода производится с 30.10.2013.

2. Акцептом публичной оферты (предложения), указанной в пункте 1, является получение вкладчиком поощрительного процентного дохода.

ОАО «АСБ Беларусбанк» устанавливает с 27 сентября 2013 года процентную ставку в размере 45% годовых по вновь принимаемым срочным банковским вкладам в белорусских рублях «Гарантованный доход» на 35 дней (по ранее принятым вкладам, установленный размер процентной ставки применяется с даты автоматического перезаключения на новый срок, начиная с 27.09.2013).

Подробности по телефону 147, на корпоративном сайте и в отделениях «Беларусбанка»

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 24.05.2013 г., выданная Национальным банком Республики Беларусь, УНП 100325912.

Процентная ставка по вкладам (депозитам) может быть изменена банком в одностороннем порядке в соответствии с договорами банковских вкладов (депозитов)

ЦІ БЫЦЬ МАГІЛЁВУ ГЕРОЕМ?

Магілёўскія ветэраны звярнуліся да ўлад з новым хадаўніцтвам аб прысваенні абласному цэнтру ганаровага звання «горад-герой», якое прапаноў-
юць заснаваць на ўзроўні СНД.

Старшыня Савета абласной ветэранскай арганізацыі Анатоль Любчанка паведаміў, што Магілёўскі аблвыканкам падтрымлівае просьбу ветэранаў аднавіць гістарычную справядліва-
сць і прызнаць заслугі Магілёва.

— Няма ніводнага такога горада ў Белару-
сі, дзе б трымалі абарону 23 дні і ночы, — кажа Анатоль Любчанка, — і дзе б такі вялікі ўдзел у стрымліванні ворага брала грамадзянскае насельніцтва: штодня дзясяткі тысяч чалавек выходзілі, каб будаваць умацаванні. Пакуль яшчэ жывыя нашы ветэраны вайны, трэба зрабіць Магілёў горадам-героём.

З такой просьбай ветэраны Магілёўшчыны звяртаюцца да ўлад не першы раз. «Так, рабілі гэта неаднойчы, але нас, на жаль, не пачулі», — прызнае лідар ветэранаў Магілёўшчыны. Цяпер робіцца новая спроба, бо такі цалкам заслужаны статус абласнога цэнтры, мяркуюць у рэгіёне, быў бы самым лепшым падарункам да двух юбілейных дат — вызвалення Белару-
сі (у 2014 г.) і Перамогі (у 2015 г.).

У ветэранскай арганізацыі спадзяюцца, што Магілёўскі аблвыканкам, паводле іх хадаўніцтва, звернецца ў выканаўчы камітэт СНД, каб заклікаць краіны Са-
дружнасці, якія рытуэчна адзначаць 70-годдзе Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне, абмеркаваць пытанне аб заснаванні звання «горад-герой» на сваім узроўні. Прычым гэта можа датычыцца не толькі Магі-
лёва, але ўсіх гарадоў, якія ўнеслі значны ўклад у гераічную абарону ад фашысцкіх захопнікаў, але іх заслугі не былі адзначаны.

Між тым, барацьба за званне «горада-героя» ёсць не адзіны клопат напярэдадні вялікай да-
ты. Сёння ў Магілёўскай вобласці жыве 3400 ве-



тэранаў Вялікай Айчыннай вайны. З іх амаль 2,5 тысячы — яе непасрэдным удзельнікі. Галоўная задача — каб ніхто з іх не быў забыты.

Таму ў Магілёўскай вобласці хутка стартуе **даражынная акцыя «З любоўю да ветэранаў»**, паведаміў журналістам **начальнік Галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі аблвыканкама Анатоль Сінкавец**. У яе межах мяркуюцца праводзіць розныя мерапрыемствы (канцэрты, творчыя вечарыны, сустрэчы), а заробленыя на іх сродкі пералічаць на рахунак мяркуюць ветэранскіх арганізацый. Да акцыі мяркуюць далучацца работнікі не толькі сферы культуры, але таксама аховы здароўя, сацыяльных службаў, адукацыі, спорту і турызму.

Аднак канцэртамі справа не абмяжуецца: адбудзецца вывучэнне сацыяльна-бы-
тавых умоў жыцця ветэранаў вайны (дарэчы, у Магілёўскай вобласці няма чаргі на паліяцыйнае жыллёвых умоў ветэранаў), прайдуць комплексныя медыцынскія агляды.

Гэтымі днямі ва ўсходніх сельскіх раёнах Магілёўскай вобласці пачалі адзначаць 70-гадовы юбілей вызвалення ад фашысцкіх захопнікаў. Святочныя мерапрыемствы праходзяць у райцэнтрах, а 12 лістапада ў Крывячах адбудзецца вялікае свята з ўдзелам дэлегатаў з памежных расійскіх рэгіёнаў.

Ілона ІВАНОВА.

САМАЯ ДАРАГАЯ ВУЛІЦА МІНСКА — ПІЯНЕРСКАЯ

Самай дарагой жыллой вуліцай Мінска названа **Пінерская, кошт прапанаванага 1 кв.м жылля на ёй перавышае \$3,5 тыс.** Аб гэтым паведаміла БЕЛТА намеснік дырэктара па продажам на другасным рынку жылля аднаго з буйнейшых сталічных агенстваў нерухомай маёмасці **Святлана КУДЗЕЛКА, спецыялісты якога падтрымалі і склалі рэйтынг 30 самых дарагіх жылвых вуліц Мінска.**

Высокія цэны на жылую нерухомую маёмасць у асноўным характэрны для цэнтры горада. У пачэрку самых дарагіх трапілі вуліцы Карла Маркса (\$3180 за 1 кв.м.), Камуністычная (\$3136), Інтэрнацыянальная (\$3023) і Старажарская (\$3005). Разам з тым вуліца Пінерская, якая ўзначальвае рэйтынг, размешчана ў мікра-раёне Драздына насупраць культурна-спартыўнага комплексу «Мінск-Арна».

Намеснік дырэктара адзначыла, што кошт квадратнага метра на самых рэспектабельных вуліцах сталіцы амаль у два разы вышэйшы, чым у сярэднім па горадзе. Прычым цэны на жылую ў цэнтры Мінска або паблізу малыхіначных масцін павялічваюцца на працягу ўсяго года. «Такія кватэры набываюць у асноўным

заможныя замежныя грамадзяне і ўнутраныя інвестары для далейшай здачы ў арэнду па высокіх стаўках», — растлумачыла яна.

Гаворачы аб месцы размяшчэння ў Мінску элітнага жылля, эксперт вылучыла пяць асноўных рэгіёнаў сталіцы. Па-першае, традыцыйна папулярнай з'яўляецца нерухомая маёмасць у гістарычным цэнтры горада, у тым ліку кватэры на вуліцах Інтэрнацыянальнай, Леніна і Карла Маркса. У якасці альтэрнатыўныя выступаюць новыя элітныя раёны ў акваторыі ракі Свіслач (вуліцы Пінерская, Язінава-вая, Парніковая і Ваньковіча).

Па-трэцяе, заможныя пакупнікі прыглядаюцца да кварталы з папулярнасцю, якая крыху спадае, — вуліца Захаравы і Пуліхава. З'яўленне там новабудоваў дае магчымасць захаваць да раёна высокі інтарэс. Стабільным застаецца попыт на дамы па праспекце Незалежнасці.

Прычым цэнавы дыяпазон кватэры ў розных дамах уздоўж пра-
спекта значна адрозніваецца. Сваю нішу заняла і элітная забудова ў спальных раёнах горада — перш за ўсё сучасныя будовы ва Уруччы і ў раёне праспекта Дзяржынскага.

Факт

ЯШЧЭ АДЗІН ГІПЕРМАРКЕТ

Будаўніцтва гіпермаркета «Карона» пачнецца ў кастрычніку на-
супраць аўтацэнтра «АўтаВАЗ», у раёне перасячэння вуліц Каржа-
неўскага і Кіжавата. Пра гэта паведаміў намеснік кіраўніка адмі-
ністрацыі Кастрычніцкага раёна сталіцы **Дзясня Жыбуль**.

На сайце адміністрацыі Кастрычніцкага раёна ўкладнаецца, што інвэстыцыйны дагавор па будучым аб'екце быў заключаны 22 снежня 2011 года. Агульная плошча гандлёвага цэнтры складала каля 10 тысяч квадратных метраў, з іх гандлёвая плошча — не менш за 5 тысяч «квадратаў». Плануецца, што ў снежні 2014 года гіпермаркет будзе ўведзены ў эксплуатацыю.

Сяргей КУРКАЧ

НАВІНЫ

У КАСТРЫЧНІКУ БАЗАВАЯ — 130 ТЫСЯЧ

Згодна з пастановай Саўміна № 842, з першых дзён кастрычніка базавая велічыня ў нашай краіне павялічваецца на 30 тысяч і складзе 130 тысяч рублёў. Апошні раз базавую велічыню павялічвалі летась у красавіку. Тады яна ўзрасла з 35 000 да 100 тысяч рублёў.

Сяргей ПАЛІНІН.

ДОБРААХВОТНАЯ ЗДАЧА ЗБРОІ

З 30 верасня па 4 кастрычніка ў Мінску будзе праводзіцца аперацыйна-прафілактычнае спецыяльнае комплекснае мерапрыемства «Арсенал» па добраахвотнай здачы зброі і боепрыпасаў.

Пры добраахвотнай здачы зброі і боепрыпасаў у органы ўнутраных спраў рэзмова не ідзе пра адміністрацыйнае або крымінальнае пакаранне, нагадавае старшы інспектар па дазваляльнай рабоце аддзела ахова прапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі УУС адміністрацыі Першамайскага раёна г. Мінска **Юры СІЛВОНСКІ**. Звяртацца можна на адрэсе вул. Бялінскага, 10, атрымаць дадатковую інфармацыю — на нумарах: 280 97 31, 280 02 02, 280 24 42.

Святлана БАРЫСЕНКА.

НОВЫ СПАРТЫЎНЫ ТЭЛЕКАНАЛ ЗАПУСЦАЮЦЬ У ЛІСТАПАДЗЕ

Паглядзець «Беларусь 5» можна будзе ўжо з 1 кастрычніка — але толькі ў сценах Нацыянальнай дзяржаўнай тэлебачання «Арсенал». Прыкладна праз месяц, пасля наладкі тэхнікі і візуальнага афармлення тэлеканала, а таксама навучання тэхнічнага персаналу спартыўнай «кнопка» праз кабельных апэратараў прыйдзе і да звычайных гледачоў.

«Асноўнымі фарматамі на канале будзе прамыя трансляцыі спартыўных спаборніцтваў, навіны спорту і аналітыка. Прыярытэтам жа «Беларусь 5» стане выкарыстанне эксклюзіўнага контэнту», — падкрэсліваюць на канале.

Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

СТРАЛЯЎ ПА ЛЮДЗЯХ, КАБ ВЫПРАБАВАЦЬ ПІСТАЛЕТ

Завяршана расследаванне крымінальнай справы ў дачыненні да мужчыны, які 22 чэрвеня траўмаваў трох людзей на прыпынку грамадскага транспарту ў Мінску.



Мы разам — Беларусь!



Краіна моцная рэгіёнамі: Са святам, Пінск!

Пінск часта называюць сталіцай Палесся. І ў гэтым ёсць сваё праўда. Больш за дзевяць дзесяцігоддзяў стаіць горад над Пінай. Ён лічыцца другім у краіне пасля Гродна, дзе захавалася найбольш помнікаў даўніны. У любым дачыненні цяпер можна знайсці звесткі пра старадаўні езуіцкі калегіум, пра кляштар французскага і велічыннага касцёла, у адным з якіх захоўваецца палатна мастака Рамера «Пінская мадонна». З тутэйшых славуцасцяў можна назваць яшчэ параўнальна наядуна адрастаўраны палац Бутрымовіча, гарадскую канцэртную залу ў касцёле Карла Барамея. А Дзень горада — гэта яшчэ адна нагода, каб выказаць, як гараджане ганарацца сваёй гісторыяй, шануюць памяць пра знакамітыя землякі, выходцаў з Піншчыны.



Новая забудова ў цэнтры горада: інтэрнат Палескага дзяржаўнага ўніверсітэта.

ПІНСКІ ВАРЫЯНТ

Свята горада — таксама аглядзіны дня сённяшняга, набываў і праблем. Пінск сучасны ўяўляе сабой буйны прамысловы цэнтр. Вызначальны ўклад у эканоміку горада ўносяць прадпрыемствы драваапрацоўкі і вытворчасці мэблі холдынгавай кампаніі «Пінскдрэў», якія забяспечваюць трэцюю частку аб'ёмаў прамысловай вытворчасці і чыя прадукцыя разыходзіцца ў 36 краін свету. Прадпрыемства перапрацоўкі сельгаспрадукцыі — малочны камбінат, які зараз з'яўляецца філіялам ААТ «Савушкін прадукт», Пінскі мясакамбінат, гандлёвую марку якога — «Лікант» — ведаць далёка за межамі краіны, а таксама камбінат хлебапрадуктаў, хлебазавод і іншыя. Сярод прадпрыемстваў лёгкай прамысловасці перш за ўсё можна назваць ААТ «Палессе», вядомае сваім брандам «Пінскі трыкатаж». Упэўнена заявіў пра сябе вытворца спартыўнага адзення «Динама Праграм Тэкстыль». Прадпрыемствы металаапрацоўкі і машынабудавання, чыя маркі шырока вядомыя ў рэспубліцы — «Амкадор-Пінск», завод «Кузлітмаш», завод «Камертон» НВА «Інтэграл» — спіс для раённага горада немалы.

15—20 тысяч квадратных метраў жылля ў індывідуальным жылым сектары. Сёлета мы плануем здаць пад 30 тысяч метраў. Паколькі грошы на гэтыя мэты выдзяляліся не ў поўным аб'ёме, тут мы адсталі. Участкі раздалі, людзі пабудавалі дамы, а інжынерныя сеткі вядзём да гэтага часу. Пракладаў камунікацый трэба даганяць за год-два. Стараемся праводзіць тлумачальную работу, каб больш прыцягнуць сродкаў саміх забудовшчыкаў.

— Заўсёды лічылася, што пінчукі — людзі не бедныя. Пра гэта можна знайсці звесткі нават у літаратуры, пачынаючы з трылогіі «На ростанях»...

— Літаратура літаратуралі, але калі звярнуцца да лічбаў, вось якая карціна атрымліваецца. Варта аскласці фонд аплаты працы, усе сацыяльныя выплаты (пенсіі, дапамогі) і параўнаць атрымане з аб'ёмам тавараабароту, і ўбачыш, што розніца атрымліваецца істотная. Гэта значыць, людзі працуюць за межамі горада, зарабляюць грошы, прывозяць іх сюды і трацяць. У Пінску развітая сетка супермаркетаў «Еўраопт», «Алм», «Санта Імпакс» і іншых гандлёвых фірм. Гэта выгадна і для гараджан, і для насельніцтва з бліжэйшых сельскіх раёнаў. Да нас прывязваюць зрабіць пакупкі жыхары Столінскага, Лунінецкага, Іванаўскага раёнаў. Нас часам крытыкуюць за будаўніцтва сучасных гандлёва-забавальных аб'ектаў. Але мы разглядаем гэта найперш як рабочыя месцы для жыхароў горада, магчымасць папаўнення бюджэту. Ну і за ўзровень дабрабыту гэта гаворыць: інвестар не стаў бы ўкладваць сродкі ў аб'ект, калі б не разлічваў на аддачу. Горад становіцца больш сучасным, мабільным, нечым падобным на буйныя цэнтры, і гэта аб'ектыўны факт.

— Яго сучасным абліччю і зместу ў многім паспрыяла з'яўленне ўніверсітэта і шэсць гадоў таму, ці не так?

— У навішай гісторыі Пінска было некалькі імпульсаў развіцця. Першы звязаны з меліярацыйнай праграмай Палесся. Тады было створана палова сучаснага шматпавярховага жылля горада. Другі імпульс стаў уз'яўленне буйных прадпрыемстваў — «Кузлітмаш» і трыкажнага камбіната «Палессе». Запрацавалі мужчынскае і жаночае прадпрыемствы, з'ехалі маладыя людзі з бліжэйшых рэгіёнаў, у Пінску адбыўся дэмаграфічны выбух, колькасць насельніцтва перасягнула 100-тысячны рубж.

І апошні, трэці штуршок развіцця пачаўся сем гадоў таму, калі пачалося будаўніцтва Палескага дзяржаўнага ўніверсітэта. Гэта быў самы значны інвестыцыйны праект за апошнія дзесяцігоддзі ў горадзе. Дзякуючы яго ажыццяўленню была створана матэрыяльная база навуцальнай установы. Горад скарыстаўся вялікай будоўляй, мы рэканструявалі значную частку гарадскіх сетак і добраўпарадкавалі вялікую тэрыторыю ў цэнтры горада.

Заадно мы пацярпелі да сучаснага ўзроўню медыцынскай установы горада. І з гонарам можам сказаць сёння, што аперацыйны блок цэнтральнай бальніцы не ўступае многім сталічным навуковым інстыту-

там. Закончана рэканструкцыя радзільнага дома. Зараз у бальніцы вядзецца рамонт. Прыемна адзначыць, што за гады будаўніцтва і рэканструкцыі вырашана большасць жыллёвых пытанняў медыкаў, узведзены два кааператывы...

Калі ж звярнуцца да ўніверсітэта, то ён даў пэўны інтэлектуальны і культурны штуршок, можа, не такі значны, як хацелася б. Але ж мы цудоўна разумеем, што ўніверсітэт — гэта не толькі карпусы, інтэрнаты, лабараторыі, гэта перш за ўсё традыцыі. А яны напрацоўваюцца гадамі.

У горадзе зараз жыве восем тысяч студэнтаў і навучнікаў. Гэта параджае як набыткі, так і праблемы, якія стараемся вырашаць.

— Вы маеце на ўвазе, што Пінск узнаваецца і візітныя карціны па колькасці наркманіаў і ВІЧ-інфіцыраваных у вобласці?

— І не толькі. Самая вялікая заганна нашага грамадства — г'янства. Цяпер мала хто ўспомніць, а мы рашэннем гарадскога Савета даўно ўвядлі забарону на распиванне піва ў грамадскіх месцах. У рэспубліцы пастава была прынята значна пазней. Як і наядуна, Брэсці гарычанкам абмежаваў продаж спіртных напояў у начны час, спаслаўшыся на пінскі досвед, у нас такая мера была ўведзена раней.

Што датычыць наркманіаў, то варта мець на ўвазе: 85% рэчыва, якім колюцца беларускія наркманіа, гатуецца з насення маку. Дзякуючы падтрымцы нашага дэпутата парламента Зінаіды Міхайлаўны Мандроўскай мы дабіліся таго, што ў рэспубліцы шырокім фронтам пайшла барацьба з «макавоцкім».

Наколькі мне вядома, рыхтуецца заканадаўчы акт аб абмежаванні абароту насення маку на тэрыторыі краіны. Гэта значыць, мак паставяць пад кантроль.

А палова ВІЧ-інфіцыраваных — гэта, як вядома, наркманіа, яны распаўсюджваюць інфекцыю. Трэба любімым магчымымі сродкамі змагацца з распаўсюджваннем наркманіаў. Вядома, на першым месцы стаіць інфармацыйная і асветніцкая работа. Але і залежных людзей не варта пакідаць сам-насам з праблемай. Мы першыя ў рэспубліцы пачалі ўкараняць так званую метадавую праграму. Па ёй займаецца каля 60 чалавек. Праграма фінансуецца па лініі ААН. Шчыльна працуем у гэтым кірунку з грамадскімі, рэлігійнымі арганізацыямі. Есць станоўчыя зрухі.

— У нашай гатарцы вы некалькі разоў умявалі цікавае словаслузэнне «пінскі варыянт». Ці можна больш падрабязна сказаць пра яго сэнс.

— Пінчукі — людзі асабліва, грунтоўныя, няспешныя, са сваім меркаваннем, сваім светапоглядом. Не так даўно ў нас быў пасол дзяржавы Ізраіль. Ён, між іншым, заўважыў, што сінагога ў Пінску працуе неак вельмі дэмакратычна ў параўнанні з іншымі падобнымі ўстановамі. Дык я тады сказаў: «Гэта ж пінскі варыянт». А калі гаварыць сур'ёзна, то ўсе канфесіі жывуць у нас дружна. Мы ўмеем працаваць, умеем адпачываць. Гэта асабліва добра будзе відаць на Дні горада. Запрашаю ўсіх наведваць Пінск святочны і ўпэўніцца асабіста.

Святлана ЯСКЕВІЧ.



Пінск з вышыні птушынага палёту.

З кнігай — праз вякі

Работа па прапагандзе кнігі не скончылася з завяршэннем Года кнігі ў пярвочных арганізацыях грамадскага аб'яднання «Белая Русь» горада Пінска. Як сказаў старшыня гарадской арганізацыі Віталь Гетман, Год кнігі задаў тон, стаў пачаткам вялікай кампаніі ў справе папулярызацыі чытання, выхавання павагі да кнігі як першакрыніцы ведаў і чалавечай мудрасці.

Цягам мінулага года члены пярвочка горада сабралі больш за 2500 асобнікаў кнігі. Бібліятэчкі былі перададзены тэрытарыяльнаму сацыяльнаму цэнтру, школе-інтэрнату, іншым аналагічным установам. Асабліва ўвагу актыўна арганізацыі надаюць гэтай рабоце ў моладзевым, вучнёўскім асяродку. Праводзяцца конкурсы чытальнікаў, сачыненняў, паведамленняў, накіраваныя на захаванне вучнёўскай да чытання літаратуры.

Пярвочная арганізацыя, у якую аб'яднаны ўстановы адукацыі паўночнай часткі горада, атрымала назву «Паўночная». Тут асветніцкая работа вядзецца асабліва актыўна. Многія школьнікі прымаюць ўдзел у рэспубліканскім конкурсе сачыненняў на прыз «Залатое піра «Белай Русі». Дзве ўдзельніцы — Дар'я Аляксеева, вучаніца школы № 14 і Наталля Кахавец, навучнка вучылішча мастацтваў, — атрымалі падзякі старшыні рэспубліканскага грамадскага аб'яднання і падарункі ад гарадской арганізацыі. У названай пярвочцы праходзіў і свой, гарад-



Ушанаванне ўдзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны з нагоды Дня Перамогі.

скі конкурс сачыненняў пад назвай «З кнігай — праз вякі». Трое яго пераможцаў былі ўзнагароджаны каштоўнымі падарункамі.

Цяпер гарадская арганізацыя рыхтуе маштабную сустрэчу з сёлённымі выпускнікамі ВНУ, якія прыступілі да работы на прадпрыемствах і ўстановах, на тэму іх адаптацыі ў працоўныя калектывы.

Яна СВЕТАВА.

ВІЗІТНАЯ КАРТКА ГОРАДА НАД ПІНАЙ



Беларуская чыгунка падвяла вынікі штогадовага рэспубліканскага агляду санітарнага стану і добраўпарадкавання чыгуначных вакзалаў краіны. Лепшым сярод станцый раённых гарадоў па выніках работы за 2012 і 2013 гады прызнаны вакзал станцыі Пінск. Журэ конкурсу ацэньвала не толькі добраўпарадкаванне і санітарны стан, але і афармленне фасадаў, абсталяванне прылежных тэрыторый малымі архітэктурнымі формамі, паляпшэнне якасці абслугоўвання пасажыраў.

Брэсцкая вобласць.



Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Лепшы гасцінец — з Палесся



Буйнейшы вытворца мукі для хлебабулчных вырабаў і камбікармоў для ўсіх відаў жывёлы, птушкі і рыбы ў Брэсцкай вобласці — Пінскі камбінат хлебапрадуктаў — сёлета адзначае сваё 55-годдзе.

У сярэдзіне 60-х гадоў тагачасны млын камбінат распахваў вялікае будаўніцтва. Узводзілі элеватары, камбікармавы цэх, склады, а заадно рамонтна-механічную майстэрню, лабараторыю корпусу з клубам на 200 чалавек, адміністрацыйны будынак і многае іншае. Паступова камбінат становіўся адным з прамысловых лідараў горада над Пінай. Будаўніцтва актыўна вялося і ў 70-я гады. На змену старым млынам прыходзілі новыя, адпаведныя патрабаванням часу. У далейшым 1975 годзе млын камбінат змяніў назву і стаў камбінатом хлебапрадуктаў. А ў 1996 годзе камбінат стаў адкрытым акцыянерным таварыствам.

Шоў час, умовы функцыянавання прадпрыемства мяняліся з праўкай на рынку вады адносны. Узнікла патрэба стварыць унітарнае прадпрыемства па рэалізацыі камбікармоў насельніцтву. Такое прадпрыемства было адкрыта ў 2003 годзе. Яно нарошчвала аб'ём рэалізацыі, попыт на прадукцыю ўзрастаў. І паступова з'явіліся фірмовыя крамы ў Пінску, Луніцы, Століне.

У ходзе рэарганізацыі невялікіх хлебапрыёмных прадпрыемстваў у 2004 годзе да ААТ «Пінскі камбінат хлебапрадуктаў» было далучана Столінскае хлебапрыёмнае прадпрыемства на правах вытворчага ўчастка.

Цяпер у склад камбіната уваходзяць элеватар ёмістасцю 64 тысячы тон, млын гатунковага помалу пшаніцы, камбікармавы цэх са складам на 3600 тон, двухсекцыйны млын па вытворчасці жытняй мукі, Лунінецкі і Столінскі вытворчыя ўчасткі, так званы хлебны гарадок са складамі. Гандлёвую сетку камбіната складаюць чатыры магазіны і сталова. Маецца свой інтэрнат на 80 пакояў.

Як раскажаў намеснік дырэктара ААТ па ідэалагічнай рабоце Вадзім МАКАРЭВІЧ, вядомасць інтэрнат наядуна перажыў капітальны рамонт. Цалкам заменена сантэхнічнае абсталяванне і сістэма вентыляцыі. У блоках зроблена адстройка, добраўпарадкаваны пакой агульнага карыстання.

За апошнія два гады новы выгляд набылі амаль усе аб'екты сацыяльнай сферы камбіната хлебапрадуктаў. Летас правялі рэканструкцыю сталовай, дзе харчуецца работнікі прадпрыемства, і не толькі яны, аб'ект грамадскага харчавання адкрыты для ўсіх гараджан.

Абноўлены і аснашчаны сучасным абсталяваннем абедзенная зала, кухня, дапаможныя памышканні. У абедзеннай зале з'явілася новая мэбля. Цяпер працуюць палудноўчы і памышканні з прыемным інтэр'ерам.

— Камбінат мае свой медпункт. — працягвае Вадзім Леанідавіч, — і там праведзены рамонт і добраўпарадкаванне. Сёлета для медустановы набылі новае абсталяванне і мэбля. Таксама праведзены рамонт у пральні і ў санітарна-бытавых памышканнях гатунковага млына. Распачата рэканструкцыя вытворча-тэхналагічнай лабараторыі. Наогул жа абнаўленне сацыяльнай сферы прадпрыемства мы пачалі з цэнтральнага бытавога корпусу і бытавога памышкання камбікармавага цэха. У ходзе капітальнага рамонту прыведзены ў парадак душавыя, санвузлы, заменены вокны і вентыляцыя. У раздзяляльных пакоях устаноўлены новыя шафы. У кожнай з бытовак абсталяваны пакой для прыёму ежы. Цяпер тут ёсць халадзільнікі, электрачайнікі, СВЧ-печы, адпаведная мэбля. Усё гэта зроблена для зручнасці, камфорту і здароўя людзей. — падсумаваў Вадзім Макарэвіч.

Паводле інфармацыі галоўнага тэхнолага Ірыны Коваль, Пінскі камбінат хлебапрадуктаў выпускае мuku пшанічную розных гатун-



У сучаснай сталовай.

Новую раздзяляльную паказвае загадчык гаспадаркі Іван КЛІМБЕЦ.

каў. Гаспадыні даўно ацанілі мuku вышэйшага гатунку пад маркай «Гасцінец з Палесся», з якой асабліва смачныя атрымліваюцца бліны і пірагі. Мукой прадпрыемства забяспечвае чатыры хлебазаводы рэгіёна — Пінскі, Столінскі, Лунінецкі, Давыд-Гарадоцкі. Якасць мукі — яго пшанічнай, так і жытняй — высокая ацэнена вытворцамі Украіны, Малдовы, Расійскай Федэрацыі.

Камбікармавы цэх камбіната мае магчымасць выпрацоўваць любімыя рэцэпты камбікармоў для адкорму буйной рагатай жывёлы, свіней, свайскай птушкі, трусаў, коз і сажалкавых карпавых рыб. Камбікармавы прадпрыемства забяспечвае жывёлагадоўчыя комплексы і птушкафабрыкі Пінскага, Столінскага, Лунінецкага, Іванаўскага, Драгічынскага і іншых раёнаў.

ПРАЦАЎНІКІ І ДЫНАСТЫ

Паводле слоў вядучага спецыяліста па кадрах камбіната Таццяна КАЗАК, галоўнае багацце прадпрыемства — яго працаўнікі. Больш за 40 гадоў адрацавалі на камбінат Зоя Іванаўна Зуева, лабарант, Тамара Іванаўна Багавіч, старшы майстар склада гатовай прадукцыі, Васіль Грыгевіч Саўчук, апаратчык камбікармавага цэха, Іван Аляксеевіч Барысевіч, апаратчык камбікармавага цэха, Сяргей Сяргеевіч Сяргевіч, электрамандэр

па рамоне і абслугоўванні абсталявання камбікармавага цэха, Мікалай Антонавіч Двараніновіч, апаратчык апрацоўкі збожжа элеватара, Рыгор Андрэевіч Багавіч, апаратчык мукамольна-крупнянай вытворчасці, Мікалай Аляксеевіч Астроўскі, абходчык пуцей пагрузачна-разгрузачных работ і транспарту.

Больш за 20 працоўных дынастый працуюць на Пінскім камбінатце хлебапрадуктаў. Павагай і пашанай у калектыве карыстаюцца

дынастыі Масіяньчыкаў, Коўш, Раевічаў, Цялякоў, Мазоль, Туміловічаў, Трафімовічаў, Ігнатавічаў, Юрчыкаў, Кабюковых і іншых. Так, дынастыя Мазоль налічвае ўжо сем чалавек. Леанід Філіпавіч і Ніна Сяргееўна Мазоль працавалі апаратчыкамі ў 70-90-х гадах. Цяпер на камбінатце працуюць іх два сыны Геннадзь і Аляксандр, дачка Алена, нявестка Аксана, а унук Арцём летам на час нарытоўкі сёлётнага збожжа працаваў на элеватары.

Святлана ЯСКЕВІЧ, Алена ДАЎЖАНКО, Марына БЕГУНКОВА (фота). УНП 2002/7860



Кіраўнік ансамбля «Палескія зоры» Міхаіл ЦУРКАНАЎ.

«Палескія зоры» нядаўна вярнуліся з конкурсу ў Германіі. Адуль прывезлі Гран-пры ў трох намінацыях. Дыпламы нават не паспелі яшчэ прымацаваць да сцяны, яны стаяць ляжка на сталі.

Конкурс быў даволі складаны, — успамінае кіраўнік ансамбля Міхаіл Цурканаў. — Жыры адзначылі не толькі прафесійнае майстэрства, але звярталі асабліва ўвагу, наколькі калектывы ўмеюць перадаваць характар свайго краю праз касцюмы, праз танец. Асабліва вдалася аўтэнтычнасць, адметнасць, навізна. І мы рады, што годна змаглі прадставіць сваю культуру, паказаць нацыянальны каларыт Палесся за мяжой.

Заслужаны аматарскі калектыв «Палескія зоры» налічвае 50 чалавек. З прафесіяналаў у ім працуюць аркестравая група, хормайстар і кіраўнік. А спевакі і танцоры прыходзяць на ролетычны пасля працоўнай змены на розных прадпрыемствах і ўстановах. Калектыв стварыў Міхаіл Цурканаў 38 гадоў таму. Танец некаг сам сабой стаў лёсам вясковага хлопца.

Нарадзіўся будучы харэограф у Камянецкім раёне ў апошні ваенны год. Бацька загінуў перад самым канцом вайны. Яго першыя успаміны дзяцінства — вечная нястача ў сям’і (маці ж адна ўздымала дзяцей). Маці за работай свету не бачыла, але як толькі свабодная хвіліна выпадала, любіла сляваць. Бацька, паводле яе расказаў, быў першым танцорам у сям’і. І Міша з малых дзён цягнуўся да музыкі, спевы. На вачоркі да дзяўчат у іх вёску заходзілі пагранічнікі, побач застава размяшчалася. Яны і далі на некаторы час гармоні падлетку. Ён хутка навучыўся іграць, і ўсе далейшыя вачоркі адбываліся з удзелам Міхаіла Цурканава.

А гадоў у 15 Міша пайшоў пасвіць калгасныя кароў, бо праба было дапамагаць маці. Заўсёды быў вельмі актыўным у справах сваёй камсамольскай арганізацыі. А за першую палучку купіў уласны гармоні. Яго нават для раёнай газеты здымалі як перадавога пастуха, актывіста і музыку.

Вось тады, каб умацаваць калгасную самадзейнасць, яго накіравалі ў Мінск на курсы харэо-

«ЯК НЕ ТАНЦАВАЦЬ ПРА ПАЛЕССЕ?!»

Кіраўнік ансамбля «Палескія зоры» Міхаіл Цурканаў адзначае паўвекавы юбілей на сцэне

графу. Маці горкімі слязамі плакала, не хацела адпусціць дзіцяці ўсяго шаснаццаці гадоў, як ён там жыць будзе, што ёсці, ды і дома без яго рук упраўляцца цяжка. Але хлопца вельмі хацелі танаваць, вельмі хацелі вучыцца і ўгаварылі маці. Каб пракарміць, працаваў на чымсьці варту ў кавярні «Спадарожнік» на плошчы Якуба Коласа. На гэтую плошчу Міхаіл Васільевіч заходзіць амаль кожны раз, калі бывае ў Мінску. Кажы, кавярня тая, па сутнасці, уратавала навучэнца ад голаду. Нават маці ўмудрыўся некалькі бохануць хлеба паслаць за час вучобы.

За год на курсах ён навучыўся многаму: былі цудоўныя педагогі з опернага тэатра, з дзяржаўнага ансамбля танца. А вясковыя і заводскія хлопцы вучыліся прагна, стараліся спасынгуць сутнасць харэаграфіі. Заняткі праходзілі ў будынку опернага тэатра. Там, як лічыць Цурканаў, ён атрымаў аснову ўсяго, што стала зместам і сэнсам жыцця.

Вярнуўся Міхаіл у сваю вёску ўжо як спецыяліст, прыняў новы клуб. Арганізаваў самадзейнасць, з’ездзіў з канцэртамі па ўсёй акрузе. Аднойчы падчас выступлення ў Брэсце яго заўважыў кіраўнік нядаўна створанага ў абласным цэнтры ансамбля танца «Радасць». Адраза пранававу перайсці ў свой калектыв. Ды ў той час вехаўся ў горад вясковым чалавек было амаль немагчыма. Спатрыбоў дазвол аж кіраўніцтва аблвыканкама. Але «Радасць» шукала таленты, і патрэбная папера ў калідорах улады была здабыта.

У Брэсце маладому танцору знайшлі работу, далі месца ў інтэрнаце. У праслаўленым калектыве Міхаіл Цурканаў адтанцаваў 10 гадоў. Потым стварыў свой калектыв — ансамбль песні і танца «Брастаўчанка», які паспяхова выступае да гэтай пары. Неўзабаве яго зноў накіравалі на вучобу. На гэты раз курсы былі ў Маскве пры дзяржаўным інстытуце тэатральнага мастацтва. Пасля

заканчэння вучобы паступіла некалькі прапановаў. Малады харэограф наведваў Баранавічы, Столін, яшчэ некалькі гарадоў, але выбраў Пінск. Кажы, што проста спадабаўся горад нічым старадаружным будынкам, цікавай архітэктурай. «Праз горад цячэ магучая Піна, а варта выехаць за горад увесну — кругом квітнеюць лугі, зялёныя дубравы... Як пра іх не сляваць, не танаваць пра іх?» — гаворыць мастра.

Вось і танцуе ён разам з калегамі-аднадумцамі ледзь не чатыры дзесяці гадоў пра любімае Палессе. З канцэртамі аб’ездзіў дваццаць краін свету. На «Дажынках», на розных значных рэспубліканскіх святах, практычна на ўсіх абласных фестывалях на сцэну выходзіць «Палескія зоры». Ну а ў Пінску ніводнае свята без іх проста не ўявіць, бо «Зоры» тут ведаюць, любяць, чакаюць ад іх новых набыткаў.

Мяркуючы па адзнаках і ўзнагародах, калектыв знаходзіцца ў добрай творчай форме. Хормайстар Васіль Кавалік мае шмат задумак і планаў. Сам кіраўнік гаворыць, што многае яшчэ не зроблена. Праба паспець узяць не адзін пласт народнай культуры, пакуль жывуць яны носьбіты. Гэта значыць, запісаць, апрацаваць і выдаць гатовы прадукт у выглядзе новых песень і танцаў у выкананні «Палескіх зор».

Святлана ЯСКЕВІЧ,
Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Калі матэрыял быў падрыхтаваны да друку, стала вядома, што рашэннем сесіі Пінскага гарадскога Савета дэпутатаў Міхаілу Васільевічу ЦУРКАНАЎУ прысвоена званне «Героіны грамадзян Пінска». Вішце!



Выступленне «Палескія зор».

СТАРАДАЎНІ ГАДЗІННІК ВЕРНЕЦА НА БУДЫНАК БЫЛОГА ЕЗУІЦКАГА КАЛЕГУМА

Галоўны гарадскі гадзіннік на будынку былога езуіцкага калегіума ў Пінску заўсёды паказваў дакладны час. Але за сто гадоў работы асобныя часткі механізма знікліся, і гадзіннік спатрэбілася рэстаўрацыя. Яго знялі са сцяны пяцерашняга Музея Беларускага Палесся і адправілі ў Мінск на рамонт. Мяркуюцца, што сталінай фірма не толькі паправіць механізм, але і далам абновіць цыферблат.

Такім чынам, у Дзень горада, калі гараджане збіраюцца на галоўнай плошчы, час святкавання пакажа стары новы гадзіннік, да якога пішчучкі, несумненна, прывыклі за сто гадоў. На яго адваротным баку знайшлі кляймо з адзнакай «1913 год».

Яна СВЕТАВА.



Дырэктар ААТ «Кавліцмаш» ЧЭКУЛАЕЎ Васіль Андрэвіч.

Кожны «кавліцмашовец» уносіць свой пасліны ўклад у паспяховае развіццё прадпрыемства, падкрэсліваюць яго кіраўнікі. Кожны стараецца, адным словам. Пералічыць усіх перадавікоў вытворчасці ў газетнай публікацыі з-за невялікіх памераў яе проста немагчыма. Таму, выказваючы ім шчырую падзяку за іхнюю рупнасць, старанне, было вырашана змясціць на старонках газеты спіс тых працаўнікоў, якія ўносяць у развіццё завода асабліва вялікі ўклад. Вось яны, правафланговія спаборніцтва:

АНДРЭВІЧ Наталля Васільеўна — вядучы інжынер-тэхнолаг упраўлення галоўнага тэхнолага
БАГУЛЕУСКАЯ Таццяна Аляксандраўна — інжынер-тэхнолаг другой катэгорыі упраўлення галоўнага тэхнолага
ВАСЮКОВІЧ Вячаслаў Сцяпанавіч — начальнік бюро аддзела галоўнага канструктара
БОУК Мікалай Сцяпанавіч — слесар-рамонтнік (брыгадзір) рамонтна-будаўнічага цэха
ВАРАНКО Анатоль Рыгоравіч — маляр (брыгадзір) рамонтна-будаўнічага цэха
ГРУДАВІК Аляксандр Раманавіч — начальнік лабараторыі лічбава-праграмнага кіравання
ЛЯСЮК Максім Сяргеевіч — інжынер-тэхнолаг упраўлення галоўнага тэхнолага
МАРЫНЧЫК Іван Іванавіч — слесар кантрольна-вы-

мяральных прыбораў і аўтаматыкі аддзела галоўнага энергетыка
ПРАКОПЧЫК Віктар Георгіевіч — намеснік галоўнага канструктара прадпрыемства
РАСОХА Аляксандр Аляксандравіч — начальнік зборачнага цэха
СІЛІЧ Уладзімір Уладзіміравіч — зваршчык загатоўчых-зварачнага цэха
СТАРАСЦЕНКА Міхаіл Аляксандравіч — інжынер-канструктар другой катэгорыі аддзела галоўнага канструктара
ТАРАНЬКО Валерыі Мікалаевіч — фрэзероўшчык механічнага цэха
ТАРАСЕВІЧ Ала Іванаўна — вядучы канструктар аддзела галоўнага канструктара

БелАЗ-Холдынг
Адкрывае акцыянернае таварыства «Кавліцмаш»
225710, вул. Жаўтоўскага, 109, г. Пінск Брэсцкай вобласці
Тэл.: (0165) 371-380. Факс (0165) 371-425 E-mail klm@tut.by



Токяр-расточнік Валерыі АРЦЮК займаецца апрацоўкай дэталі для БелАЗа.

Адкрытае акцыянернае таварыства «Кавліцмаш»:

НАСТРОЙ — СОНЕЧНЫ

На гэтым прадпрыемстве, прызнаемся шчыра, звяздоўцы наведвалі ўжо даўно. Нарэшце — сабраліся. І прыехалі ў такі вераснёўскі дзень, калі амаль пасля цэлага тыдня абложных шэрых хмар, з якіх то лупаваў, то дробна севяўся дождж, выглянула сонца, пасылаючы на абшары залатыя свае промні, ад чаго і святлела на душы.

— З сонейкам, якое прывезлі да вас, з сонечным настроем, — усміхнуліся мы дырэктару завода Васілю Андрэвічу Чэкулаеву.

Той, падзякаваўшы, усміхнуўся ў адказ на наша віншаванне, і прамовіў:

— Нягледзячы на працяглое прыроднае непагадзь, настрой у нас сапраўды добры. Можна нават сцвярджаць: сонечны. Бо — стараемся.

І пачаў называць канкрэтныя лічбы і факты. Вось асноўныя з іх.

«Чаму ж нам не пець...»

— За два з паловай апошнія гады калектыв павялічыўся ўдвай, і цяпер у ім 856 чалавек. Аб’ёмы ж вытворчасці за гэты час выраслі ў 16 (!), а сярэдняя заробатная плата — у пяць (!) разоў. Прадпрыемства, як відаць, дынамічна развіваецца, і перспектывы ў яго ёсць. Радуе тое, што калектыв памаладзеў. Калі раней сярэдні ўзрост персаналу быў 49, дык цяпер — 41 год. Не, не за кошт таго, што пенсіянеры пазваліся (наадварот, мы просім залаты наш фонд застацца працаваць, каб яны перадавалі свой вопыт і практычныя веды навучаным, падрыхтавалі дастойную змену), а дзякуючы прытоку маладых кадраў, сярэдні ўзрост выпускнікоў Беларускага нацыянальнага тэхнічнага, Гомельскага тэхнічнага імя Стружа, Беларуска-расійскага (г. Магілёў) і Палескага (г. Пінск) універсітэтаў.

Па вачах бачу, што вы хочаце задаць мне наступнае пытанне: адкуль у калектыву з’явіліся сілы, каб зрабіць такі скачок? — працягваю далей Васіль Андрэвіч. — Аджыку адраза. Па-першае, у жніўні 2011 года мы ўвайшлі ў склад вытворчага аб’яднання, вядомага ўсім «БелАЗ», а затым і ў холдынгавую кампанію і адчулі яго важную ўсебаковую дапамогу. Па-другое, рашуча змянілі падыходы да працы.

Што было, тое сплыло

— А якія пазіцыі займала прадпрыемства раней? — Вой, і не пытацца нават. Калі ў чэрвені таго ж самага года я прыняў завод і ў першы ж дзень сваёй работы раніцай стаўся каля праходной, то пачуў на свой адрас з’едлівы рэплікі асобных рабочых: новы дырэктарчык, чарговы. Крыўдна было мне: не дырэктар, а дырэктарчык. Ды ў чым напакрэнеш людзей, калі са апошняй 15-20 гадоў змянілася сам кіраўнікоў завода. А я быў восьмы ўжо. Атрымліваю пошту. Ледзь не кожны дзень — судовыя іскі. 115 іх было за год. Больш як на 14 мільярдаў рублёў, ды запазычанасць яшчэ ў бюджэт. Вось такая сітуацыя была.

— Прабачце, Васіль Андрэвіч, ці не паспеліся тады ў вашай



Сяргей ХМАРУК і Віктар ВЕРЫЧ (злева направа) працуюць у зборачным цэху. На фота — абрубная прэсы, якія з’яўляюцца па-свойму ўнікальнымі, бо ў Беларусі іх вырабляюць толькі на «Кавліцмаш».

галаве думка: во ўліпяць... — Стараўся не дапусціць яе, бо ведаў, на што згадзіцца. Упэўненасць была: выкруцімся, вылезем з даўгавой ямы.

— На спонсарскую дапамогу холдынга, відаць, спадзіваліся? — Не толькі на яе, а і на самаадданую працу калектыву.

— Калі ласка, пра гэта больш падрабязна. — Першы год быў вельмі цяжкі, і без дапамогі холдынга, дзе гэта добра разумелі, наладзіць вытворчасць як след практычна было немагчыма. Прадпрыемства наведваў генеральны дырэктар БелАЗа, ён жа і кіраўнік холдынга Пётр Аляксандравіч Пархомчык, у нас высла-дзіўся «дэсант» з яго намеснікаў, кіраўнікоў службы рамонтнай, энергетычнай, фінансавай, эканамічнай і сацыяльнай. Была ў выніку дэталёва праналізавана сітуацыя і прынята гістарычнае для нас рашэнне: выдзеліць у якасці спонсарскай дапамогі для наладжвання нармальнай работы, пашырэння вытворчасці каля 14 мільярдаў рублёў. Яны былі ўкладзены ў

год, і неўзабаве (у сёлетнім снежні) закончым апошняе тэхналагічнае аперацыі і ўкараненне яе.

Забягаючы наперад, скажу, што мы пастаянна нашарчваем аб’ёмы вытворчасці за кошт выпуска вузлу і дэталю для патрэбы ААТ «БелАЗ» — кіруючай кампаніі холдынга «БелАЗ-Холдынг». Мы ўжо освоілі выпуск 25 найменняў іх для кар’ерных самазвалаў грузавых машынаў 130-360 тон, 17 найменняў дэталей (механічная апрацоўка адлівак і паковок) і 18 — найменняў вузлу і дэталю на цыліндры падвесак для кар’ерных самазвалаў грузавых машынаў 30-45 тон. Па белазавскай тэматыцы за два гады мы освоілі ўжо 94 пазіцыі.

А ў перспектыве на нашым заводзе плануецца арганізаваць вытворчасць калываўных загатовак для ўказаных машын грузавых машынаў 130-450 тон. Рэалізацыя праекта намечана на 2014-2015 гады.

— Вернемся, Васіль Андрэвіч, да таго першага цяжкага года...

— Першачарговай задачай кіраўніцтва было надаць персаналу ўпэўненасць у тым, што мы ўсё зможам, што нам па сілах многае. Гэта значыць — паверыць у сябе. Кожную нараду рознага ўзроўню — і вялікую, і малую — я завяршаў менавіта гэтым. Тое ж самае і ў цэхах з людзьмі казаў, расказаў іду, на якім этапе мы знаходзімся, куды рухаемся, якія ў нас недахопы, якія перспектывы. Тое ж самае рабілі і іншыя кіраўнікі структурных падраздзяленняў.

На ўсіх напрамках узмацнілі дысцыпліну, тэхналагічную і працоўную. Моцна ўзяліся за парушальніцкі і аматарскі алкаголі, задзейнічалі і іншыя захады. У выніку справы пачалі наладжвацца.

Слова пра каманду

— Не абшылося, напэўна, і без таго, каб памяняць каманды склад прадпрыемства?

— Прызнаюся, што мне раілі гэта ў вышэйшых арганізацыях, але я не згадзіўся, бо ведаў: новы спецыяліст спатрэбіцца мінімум год, каб дэталёва ўвайсці ў курс спраў. А час не стаяць на месцы. Таму патрабаваў ад кадраў: працаваць самаадданам, інакш вымушаны буду пачаць расшуча абнаўленне. Людзі выбралі першы варыянт.

— Няжужо нікога не звольнілі?

— Вядома, не абшылося без пэўных перастановак, але камандны склад у абсалютнай большасці застаўся. Галоўнай маёй падтрымкай былі ў той час і засталіся галоўны тэхнолаг Уладзімір Гігоравіч Бйкаў, галоўны бухгалтар Алена Яўгенаўна Марчук, начальнік фінансвага аддзела Аксана Сцяпанавна Нарывончык,

начальнік планава-эканамічнага аддзела Алена Мікалаеўна Кудласевіч, начальнік аддзела маркетынгу Рыгор Валянцінавіч Шпітальнік. Свой уклад у работу прадпрыемства ўносіць і юрыдычная служба ў асобе Наталлі Віктараўны Гардзічук і юрыста Яўгена Хведасавіча Неўдаха. А вось галоўны інжынеру спачатку аднаго, потым другога даялося замяніць. Цяпер у нас вакансія на гэту пасаду.

Можна многае расказаць аб тым, якім чынам завод, што быў на небяспечнай мяжы банкруцтва, паступова становіцца на ногі. Сёння мы працуем з прыбыткамі, сума якіх за сёлетняе першае паўгоддзе перавысіла 4 мільярды рублёў, аднавілі работу сталовай, якая не працавала з 2008 года. Затраты на мадэрнізацыю яе, рамонт, аснашчэнне новым абсталяваннем склалі 2,3 мільярда рублёў. У сталовай дзве абедзённыя залы, адна з якіх

будзе дыетэчнай. У ёй усталявана аўтаматызаваная сістэма безнаўных разлікаў за харчаванне (аплата па пралупках на даведзеную суму). Кошт абеду — каля 20 тысяч рублёў. Людзі задаволены яе работай.

У нас добрыя бытавыя ўмовы для персаналу, належны сацыяльны пакет. На тэрыторыі завода ёсць спартыўны комплекс з залай для гульні ў валебол, міні-футбол, настольны тэніс. Працуюць секцыі па цяжкай атлетыцы, плаванні. Дзейнічае шахматна-шашачны клуб. Два разы на тыдзень работнікі пасля працы з задавальненнем наведваюць групу здароўя.

На прадпрыемстве ўтвораны рада па справах моладзі, дзейнічаюць прыватныя арганізацыі ГА «БРСМ», Рэспубліканскага грамадскага аб’яднання «Белая Русь». Добрыя адносіны і ўзаемаарумненне па многіх пытаннях склаліся з прафкамамі.

Слова пра дырэктара

Васіль Андрэвіч Чэкулаў — ураджэнец Кіраўскага раёна Магілёўскай вобласці. Першую вышэйшую адукацыю атрымаў у Магілёўскім машынабудаўнічым інстытуце па спецыяльнасці «Тэхналогія машынабудавання, металарэжучыя станкі і інструменты». За плячымі яшчэ Акадэмія кіравання пры Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (эканаміст-менеджар па спецыяльнасці «кіраванне і эканоміка на прадпрыемстве») і Баранавіцкі ўніверсітэт (юрыдычнае аддзяленне).

Працоўная біяграфія яго пачалася на адным з прадпрыемстваў ваеннага профілю ў Ленінградзе. Затым была работа на заводзе імя Вавілава ў Мінску, «Зеніце» (Вілейскі раён). У 32-гадовым узросце ўзначаліў Пінскі экскаватарна-рамонтны завод, дзе раскрыўся яго талент кіраўніка. На пасадзе дырэктара ён працаваў 21 год і выйшаў прадпрыемства ў лідары. У 2005 годзе Чэкулаеву было прысвоена званне «Чалавек года».

Калі пачаліся праблемы са здароўем, напярэйся на больш лёгкую



Участак па вырабе цыліндра падвесак кар’ерных самазвалаў.



На гэтым участку вырабляюцца дэталі для Бабруйскага завода трактарных вырабаў і гаргатаў. На фота токар-расточнік Аляксандр ЗУЕЎ.

Хто ёсць хто

Прадукцыя «Кавліцмаша» — гэта кавальска-прэсавае і ліцейнае абсталяванне, якое пастаўляецца не толькі на прадпрыемствы рэспублікі, але і многім суб’ектам гаспадарання краін СНД. Працуе яго таксама ў краінах Прыбалтыкі, Індыі, Паўднёвай Карэі, Кіпра, Францыі, Кітая і г.д. ААТ вырабляе таксама сельскагаспадарчую тэхніку і тавары шырокага ўжытку, аказвае вытворчыя паслугі.

Агульная плошча тэрыторыі завода — 30,5 гектара, 86 тысяч квадратных метраў вытворчых плошчаў, да 585 адзінак металарэжнага абсталявання, якое забяспечвае выкананне такарных, расточных, фрэзерных і зубафрэзерных даўбёжных адрэзных і заточных работ. Маюцца таксама гальванічная, інструментальная, электратэхнічная вытворчасці і вытворчасца па прамысловай апрацоўцы гумы і пластама.

Матэрыял падрыхтавалі Віктар БОЙКА, Алена ДАУЖАНОК. Фота Надзеі БУЖАНЫ.



Пінскі мясакамбінат КАЛЕКТЫЎ, МОЦНЫ ТРАДЫЦЫЯМІ

Адрывае акцыянернае таварыства «ПІНСКІ МЯСАКАМБІНАТ» першае сярэдняе прадпрыемстваў мясной галіны ў 2002 годзе было ўдастоена высокай узнагароды «Прэмія ўрада Рэспублікі Беларусь у галіне якасці» і першым у краіне сярэд іх атрымала сертыфікат адпаведнасці сістэмы якасці па вытворчасці каўбасных вырабаў і прадуктаў са свінніны і ялавічыны згодна з патрабаваннямі міжнароднага стандарту ISO-9000. У свой час камбінат быў занесены на рэспубліканскую Дошку гонару як пераможца спаборніцтва. У конкурсе «Лепшыя тавары Рэспублікі Беларусь» пінскія каўбасы, саламі, паліяндзікі не раз атрымлівалі званне лаўрэата. Традыцыйны вытворчы дасягненні, асабліва ў галіне якасці, прадпрыемства мае даўня. Але ў нашай гутарцы падчас сустрэчы дырэктар прадпрыемства Андрэй МУЛЯРЧЫК засяродзіў сваю ўвагу на іншых традыцыях, тых, якія апошнім часам захаваліся не ва ўсіх калектывах: шэфства стальных работнікаў над навічкамі, пераемнасць вопыту, трывалы сувязі з профільнай навучальнай установай.



Дырэктар адкрытага акцыянернага таварыства «Пінскі мясакамбінат» Андрэй МУЛЯРЧЫК.

Прадпрыемства, дзе цікава працаваць

Адрывае акцыянернае таварыства — адно з буйнейшых прадпрыемстваў Пінска. Тут працуе тысяч чалавек. Калектыву даволі малады: сярэдні ўзрост не дасягае і сарака гадоў. Пры гэтым больш за палову працаўнікоў маюць вышэйшую і сярэднюю спецыяльную адукацыю. Пагаварыўшы з работнікамі, мы пераканаліся, што для людзей тут створаны добрыя бытавыя ўмовы. Есць пакой адпачынку, душавыя. Сталовая, дзе смачна гатуюць і прапаноўваюць стравы па прымальным цэнах, дзейнічае як пункт грамадскага харчавання адрывага тыпу. Гэта значыць, скарыстацца ёй могуць усе гараджане. На тэрыторыі камбіната ёсць крама.

Як расказала старшыня прафкама камбіната Любоў МАТУЛЬКІНА, для зручнасці супрацоўнікаў адкрыты стаматалагічны кабінет. Калектывным дагаворам прадугледжана маральнае і матэрыяльнае заахоўванне. Дапамога аказваецца і тым працаўнікам, хто ўжо на заслужаным адпачынку. Увагай калектыву карыстаюцца маладыя мамы, шматдзетныя сем'і, тых, хто працягвае вучобу без адрыву ад вытворчасці. Карацей кажучы, кожны з работнікаў мае поўны сацыяльны пакет.

Асабліва цікава наша прадпрыемства з'яўляецца тое, што мы працуем у звязі з навучальнай установай, — заўважыў дырэктар мясакамбіната Андрэй Мулярчык. — Для нас каледж мяса-малочнай прамысловасці — сур'ёзны партнёр. Больш за 30 працэнтаў ад усіх працаўнікоў камбіната — выпускнікі каледжа. Каледж, думам, зразумоўць мяне, наколькі апошняе вада. Сёння мы не маем недахопу ў кваліфікаваных кадрах.

Вось што сказалі самі працаўнікі камбіната, з якімі давялося пагутарыць.



Ад поля — да прылаўка

У папярэднія гутарцы з намі Андрэй Уладзіміравіч Мулярчык падкрэсліў, што перспектывы шлях развіцця любога прадпрыемства заключаецца ў стварэнні максімальна поўнага цыкла. Гэта значыць, няблага мець сваю сыравіну, у якасці якой упэўнены, перапрацоўваць яе і па магчымасці прадаваць гатовы прадукт пакупніку. Вось такі ланцужок з'явіўся, калі да мясакамбіната далучылі саўгас. Правільнай сказаць, ланцужок не з'явіўся, яго стварылі вялікай працай і немалымі ўласнымі інвестыцыямі.

Саўгас «ХВІ парт'езд» стаў філіялам мясакамбіната «Невель» у вёсцы Жыдча ў 2005 годзе. Туды ўклялі вялікую частку абаротных сродкаў — перш за ўсё на рэканструкцыю жылвагадоўчых памяшканняў і закупі буйной рагатай жывёлы. Купілі і тэхніку. У гаспадарцы 4089 гектараў сельгасугоддзяў, якія трэба апрацоўваць і забяспечваць кармамі жылвагадоўчую галіну. Таму за апошнія гады набыта каля 140 адзінак тэхнікі і прычэпага інтэнцыя. Цяпер на палях «Невель» працуе нават «Джон Дзір», а таксама лепшыя айчыныя трактары.

Статак буйной рагатай жывёлы вырастае амаль у тры разы, цяпер яго складаюць больш за 3500 гадоў. Есць і 140 коней так званай палескай пароды, якіх тут гатуюць для захавання генароду і якіх пастаўляюць на мясакамбінат для вырабу каўбас вышэйшага гатунку. Сёлета ўступілі ў строй новы жылвагадоўчы комплекс на 720 кароў. Пры ім цялятнік на 400 гадоў, санітарныскі — усё размешчана на адной тэрыторыі ў Жыдчы, аснашчана высокапрадукцыйным імпартным абсталяваннем. Без перабытвання можна сказаць, што гэта новае слова ў вытворчасці малака і мяса.

Важна, што цяпер у м'ясе для работы людзей набліжаны да гарадской вытворчасці. Цяпер «Невель» — адно з лепшых сельгаспрадпрыемстваў Пінскага раёна. Аргагародок Жыдча з насельніцтвам больш за 600 чалавек уяўляе сабой прыгожы і дагледжаны населены пункт. У яго сацыяльна-культурнае развіццё гаспадарка таксама ўкладвае пэўныя сродкі.

Сёння філіял «Невель» выпускае больш за 700 тон мяса за год. І лічыцца нязменна растуць. Як і расце вытворчасць на мясакамбіната. І на парадку дня — развіццё фірмовага гандлю. Свае крамы пад гандлёвай маркай «Пікант» ёсць у Пінску, Століне, Іванаве. Усёго камбінат мае восем уласных гандлёвых пунктаў.

Святлана ЯСКЕВІЧ, Алена ДАУЖАНОК, Марына БЕГУНЧОВА (фота), УНП 200301991

Дзмітрый ГЛУШКО, майстар каўбаснага цэха:

— На камбіната працую больш за дзесяць гадоў. Прышоў сюды пасля заканчэння мяса-малочнага каледжа. Пачынаў з самых простых пасадаў — спачатку быў вагаўшчыком, затым прайшоў яшчэ шэраг розных прыступак, спасцігаў вытворчасць у розных падраздзяленнях. З часам з'явілася хаданне працягнуць адукацыю, завочна скончыў Палескі дзяржаўны ўніверсітэт. У сямі растуць двое дзяцей, з жонкай будзем уласны дом.

Што прываблівае на прадпрыемстве? Вядома, ёсць месцы, дзе атрымліваюць большы заробкі, але тут цікава працаваць. На маіх ваках праведзена вялікая мадэрнізацыя вытворчасці. У нашым цэху устаноўлена новае абсталяванне, што дае магчымасць увесць час абнаўляць асартымент прадукцыі. Калі да справы ставішся адказна, ведаецца, у нейкі момант з'яўляецца азарт, хочацца зрабіць не горш за іншых, а можа, нават лепш. Усё ж для гэтага ёсць: тэхнічныя магчымасці, калектыву аднадумцаў. Таму нярэдка сумесня з тэхнолагамі планы ўдаецца рэалізаваць — гэта значыць, выпускаць прадукцыю, аналагаў якой яшчэ няма на нашым рынку. Напрыклад, цяпер мы выпускаем сыварэнджаную каўбасу. Калі сустрэнецца такую пад маркай «Пікант», вельмі раю пакаштаваць.



Святлана ЖЫДКАЯ, інжынер па арганізацыі і планаванні працы:

— На камбіната я працую другі месяц. Падчас вучобы ў Палескім дзяржаўным універсітэце па спецыяльнасці «Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве» праходзіла тут вытворчую і перадавы дэпартамент працы. За гэты час прыкляпа душой да калектыву. Мне атмасфера вельмі спадабалася: шчырасць, прастата ў стасунках. Нагледзішся, бывае, цяперашніх філіялаў пра складанасці ўзаемаадносін у калектыве, пра мякка кажучы, нездаровую канкурэнцыю ў барацьбе за кар'ерную прыступку, дык страшнавата становіцца. А тут я ўбачыла зусім іншае, як з саветскіх філіялаў: узаемавыручку, павагу. Людзі добраахвотныя, цікава жывуць. Ведаецца, што мяне, практыкантку, расчуліла? Перад святам праводзілі конкурс маляўніцтва дзяцей супрацоўнікаў. На радасць малым і да гонару мам і татаў было шмат прызоў і розных заахоўванняў. А перад Новым годам быў конкурс эксклюзіўных ёлак. І ўсе ўбачылі, якія рамантыкі і мастакі нашы слесары, іх металічныя дрэвы на якіх-небудзь артывернісажах дакладна атрымалі б адзнаку. Карацей кажучы, людзі умеюць не толькі добра працаваць, але і жыць цікава.

Праўда, пасля атрымання дыплама я ўсё ж крышачку баялася. Адна справа, калі вядома пра практыкантку, а з гатовым, хай і маладым, спецыялістам, думала, ужо нічо не будзе. Але сумненні аказаліся марнымі. Я магу падысці да любога з калег, старэйшага за мяне, задаць пытанне, папрасіць нешта патлумачыць, і ніколі не сустракала адмовы. Карацей, працаваць мне цікава. Скажу па скарце: муж, які працуе на іншым прадпрыемстве, мне нават крышку зайдросціць ці, правільней сказаць, радуецца за мяне.



Леанід НІКІПОРЧЫК, інжынер-механік каўбаснага цэха:

— На камбіната працую даўно і па роду работы ўвесь час кантакту з моладзю, юнакамі, якія прыходзяць да нас на практыку з каледжа. Тры чалавекі з гэтага выпуску маюць намер забраць на працу. Яны сябе ўжо зарэкамэндавалі. Ходзіць хлопцёк тыдзень-другі на прадпрыемстве, і адразу відаць, будзе з яго спецыяліст ці не. Цяпер моладзь вельмі інфармавана, як той казаў, прасунутая ў пытанніх інтэрэнтага рэсурсы дзі іншых дасягненняў цывілізацыі. Але ж і ў сучасным грамадстве нічо не адмяняў каштоўнасць працавітасці, імкнення спасцігаць прафесію. А гэтым, на жаль, могуць пахваліцца не ўсе прадстаўнікі юнага пакалення. І калі на практыку трапіць малады чалавек, які толькі імкнецца адбыць абавязковыя гадзіны, гэта выклікае пэўнае шкадаванне. Калі ж у цэх прыходзіць юнак, што цягнеца да тэхнікі, стараецца дайсці да сутнасці справы, спасцігнуць не толькі аснову, але і пэўныя нюансы, мы такім радуемся і ўсяляк дапамагам.

Напрыклад, як практыканту гэтага года Васілю Галаўчыку. Хлопец мае пэўныя тэхнічныя здольнасці, да таго ж не гультай, любую даручаную справу зробіць, а дзе трэба, не пасаромеіцца спытаць. Камбінат працуе на сучасным імпартным абсталяванні. Зразумела, што нават самы старанны навуцнец каледжа не спасцігне ўсё на занятках. Урэшце, для гэтага існуе практычнае навучанне. Калі нашы практыканты потым здаюць залікі ці іспыты, то, здараецца, выкладчыкі тэлефануюць нам, каб пракансультавацца. Бо іх матэрыяльная база прыкметна адстае ад базы прадпрыемства. У нас жа пастаянна праводзіцца мадэрнізацыя. Цяжкі аснашчаны высокапрадукцыйным абсталяваннем. Есць усё ўмовы для развіцця маладога спецыяліста, росту яго па кар'ернай лесвіцы.



Даведка
У нашай краіне, бланды што, не знойдзеш такога чалавека, які б не чуў нічога пра гэтае прадпрыемства ці не бачыў яго прадукцыю. Холдынг «АМКАДОР» — гэта буйнейшы вытворца дарожна-будаўнічай, камунальнай, снегапрыбіральнай, аэрадромнай, лясной, сельскагаспадарчай, торфаздабывальнай і іншай спецыяльнай тэхнікі і абсталявання. Сёння ў холдынг уваходзіць 14 прадпрыемстваў з правам юрыдычнай асобы. Сярод іх і закрытае акцыянернае таварыства «Амкадор-Пінск», аб справах якога нам расказавае яго дырэктар Міхаіл Аляксандравіч Бут-Гусаім. Працуе ён на прадпрыемстве ўжо 17 гадоў (у тым ліку кіраўніком яго — больш за два гады).

«Амкадор-Пінск»: НА ЎЗРОЎНІ СУСВЕТНЫХ АНАЛАГАЎ

amkor
Закрывае акцыянернае таварыства «АМКАДОР-ПІНСК»
225710, вул. Дастаеўскага, 7,
г. Пінск Брэсцкай вобласці
Тэл./факс (0165) 37-13-63, 37-13-46
e-mail amkodor@brest.by

Этап за этапам

— Міхаіл Аляксандравіч, закрытаму акцыянернаму таварыству «Амкадор-Пінск» сёлета споўніцца 20 гадоў. Прадпрыемства маладое. Якая асноўная мэта яго дзейнасці?

— Ажыццёўленне гаспадарчай дзейнасці і атрыманне прыбытку ад яе. Калі азірнуцца назад, можна сказаць, што мы прайшлі пэўны этап развіцця, што за 20 гадоў існавання прадпрыемствам зроблена нямаля. Калектыву фарміраваўся наступова, і самае вялікае дасягненне наша ў тым, што ён дружны, згуртаваны. У ім зараз 480 чалавек. Спецыялісты, а ў асноўным яны маюць метаалапапрацоўчы профіль, падобны высокай кваліфікацыі па кожным напрамку дзейнасці. У нас моцны лінгвістычны персанал, свая канструктарская, тэхналагічная і ўсе астатнія службы, без якіх прадпрыемства працаваць не можа. Пачыналі з выпуску пагрузчыка-экскаватара на базе трактара. Гэта прадукцыя — адна з асноўных, якая выпускаецца і цяпер. Затым мы асвоілі выпуск машын-снегаачышчальнікаў. А пасля, як той казаў, пайшоў-паехаў. З году ў год павялічвалі аб'ёмы вытворчасці, пашыралі асартымент тэхнікі, мадэрнізавалі машыны, рабілі іх больш сучаснымі, больш прадукцыйнымі. Сёння за вароты прадпрыемства рознымі галінамі гаспадарання краіны і замежжы мы пастаўляем звыш пяцідзесяці найменш прадукцыі рознай мадыфікацыі.



Дырэктар Міхаіл БУТ-ГУСАІМ.

Традыцыйна ўласныя шасі. Сярод новых машын гэтага напрамку — пагрузчыкі мадэлі «Амкадор-371» грузападмальнасцю 6 і 7 тон, а таксама пагрузчык-экскаватар на ўласным шасі мадэлі «Амкадор-732». Другі напрамак — снегаачышчальная тэхніка некалькіх мадыфікацый, якая выпускаецца ў даволі вялікай колькасці. Напрыклад, летас мы вырабілі 180 снегапрыбіральных машын мадэлі А-37, 130 з якіх пастаўлена ў сталіцу Расіі, а ў 2011 годзе 40 такіх машын пастаўлена ў Санкт-Пецярбург. Сёлета падпісаны кантракт на пастаўку 30 такіх машын у Казахстан, чакаем заказ адтуль яшчэ на 15. Есць заказы на гэтую тэхніку і ад Украіны.



Слесары механізаваных работ Андрэй КОРСУН і Юрый КАЗАК (злева направа) бяруць удзел у наладжванні ўніверсальнага пагрузчыка.



Брыгада слесару па зборцы тэхнікі на базе трактара МТЗ Анатоль ГЛАДУН, Генадзь СУЛЬЖЫЦ, Сяргей БОНДЗІЧ, Алег ШАУЧУК, Мікалай ГРАМАДА (брыгадзір), Аляксандр КЛІМАНЦЕВ.

Вядома ж, што больш за ўсё ў названых машынах патрэбу мае Расія, і мы не толькі своечасова выконваем дагаворы на пастаўку іх туды, а стараемся ствараць новыя, інавацыйныя іх узоры. Напрыклад, летас на буйнейшай на постсавецкай прасторы выставе ў Маскве «Будаўнічая тэхніка і тэхналогіі-2012» мы дэманстравалі ў ліку іншых машын снегаачышчальнік «АМКАДОР 9531 М». У яго палепшаны дызайн, эрганамічная кабіна, сучаснае шасі на базе магутнай машыны «Урал», змененая сістэма навіскі рабочага абсталявання. Ён аснашчаны таксама зменным фрезэрным рабочым органам, што павышае прадукцыйнасць машыны на 30 працэнтаў, і г.д. Такія машыны неацэнна для адкававання вялікай колькасці снегу, забараня іншымі снегаачышчальнікамі з усёбачнага дарог, для расчысткі аэрадромаў, заснежаных дарог і г.д.

Машыны для фрезэравання асфальта-бетоннага пакрыцця і ямачнага рамонту — гэта яшчэ адзін з напрамкаў дзейнасці калектыву. Дарчы, на той жа леташняй выставе ў Маскве ўвагу на-

веднікаў прыцягнула наша фрезэрная машына «АМКАДОР 8048» М тым, што рабочае абсталяванне яе можа перасоўвацца ў папярочным напрамку, дзякуючы чаму ёсць магчымасць фрезэраваць каля бардзюраў, што робіць машыну незалежнай у горадзе для ліквідацыі калейнасці на прыпынках транспарту і каля святлафораў.

Мы прапаноўваем спажываць таксама шырокую наменклатуру тэхнікі для торфаздабычы, а таксама 7 мадэляў каткоў самаходных для ўшчышчэння грунтоў і асфальта-бетоннага пакрыцця масай да 16 тон, маставыя краны і кран-бэлкі грузападмальнасцю 10 тон і іншую тэхніку.

— Якая геаграфія паставак вайшай тэхнікі?

— Шырокая. Акрамя нашай рэспублікі, гэта Расія, Украіна, Казахстан, Узбекістан, а таксама Венесуэла, куды, напрыклад, было зроблена ўжо 6 адгрузак нашай тэхнікі. Цяпер пераходзім з гэтай краінай на іншы ўзровень супрацоўніцтва. Там пабудаваны завод для зборкі дарожна-будаўнічай тэхнікі ў асноўным нашага холдынгу, дзе дамінуе прадукцыя пінскага завода: пагрузчыкаў грузападмальнасцю сем тон

і каткоў асфальтных і грунтавых: вядзём перамовы з Прыбалтыкай і рыхтуем да паставак машын у Еўропу.

— Трэба думаць, што вы актыўна развіваеце сістэму сэрвіснага суправаджэння сваёй тэхнікі...

А без гэтага немагчыма. У кожнай вобласці нашай рэспублікі маюцца гандлёва-сэрвісныя цэнтры, а ў Расійскай Федэрацыі — у кожным рэгіёне — тавараправодная сетка дыстрыб'ютараў і дилераў ад ААТ «Амкадор» і ад нас. Гэта азначае, што ўсе амкадорскія машыны знаходзяцца там пад пільным увагай, забяспечаны тэхнікі ідзе без затрымак і парушэнняў тэрмінаў. Па такіх жа прыкметах створаны дыстрыб'ютары ва Украіне, у Казахстане, Узбекістане.

— Ці адчуваеце вы патрэбу ў кадрах?

— Пэўны дэфіцыт іх маецца і сярод інжынерна-тэхнічных работнікаў, і рабочых такіх прафесій, як токары і зваршчыкі. Спецыялістаў рабочых прафесій мы рыхтуем у падшэфным каледжы машынабудавання па нашых заўлаках. Навучанне па рабочых прафесіях таксама праводзім у сябе на прадпрыемстве.



Фрезэроўшчык Аляксандр БАЦЮШКА рыхтуе дэталі для ўчастка новай тэхнікі.

Толькі факты
Лаўрэатамі конкурсу «Лепшыя тавары Рэспублікі Беларусь 2012 года» былі прызнаны серыйная машына пагрузчыка «Амкадор-37» і новая распрацоўка — землявоз «Амкадор 20232». Тры гады запар ЗАТ «Амкадор-Пінск» з'яўляецца адным з лаўрэатаў галаснога конкурсу ў галіне якасці прадукцыі.

На свае вочы

Ёсць што пабачыць на прадпрыемстве, адчуць яго рабочы пульс. Нашым гідам па заводзе быў сам дырэктар. Ён шмат што нам паказаў, шмат пра што апавядаў. Зачараваны, агледзелі мы магутны сельмяз «Амкадор 20232», які створаны зусім нядаўна. У конкурсе «Лепшыя тавары Рэспублікі Беларусь-2012» ён прызнаны навінкай года. Грузападмальнасць машыны — ажно 24 тон. Але гэта не самае галоўнае ў ім. Ён свабодна праходзіць там, дзе не праедае ніякая іншая машына: па балотах, мэрзлаце і г.д. Гэта незамены памочнік пры пракладцы нафта- і газаправодаў. Атрымалася машына на ўзроўні сусветных аналагаў. Прадпрыемства рыхтуе дакументацыю на землявозы вышэйшай грузападмальнасці.

А ўзяць кран-бэлку грузападмальнасцю 10 тон і шырынёй пралёта 18 метраў, выраблены пінскімі амкадорцамі і устаноўлены на прадпрыемстве. Кран гэты — надзейны і лёгкі ў кіраванні, і ў адрозненне ад свайго старэйшага крана-суседа, удвая лягчэйшы і спажывае куды меней электраэнергіі.

Назіралі мы і за ходам будовы новага цэха плошчай 20 тысяч квадратных метраў. Там зроблена ўжо чарнавое бетанавае падлогі, заменены аконныя блокі на шклопакеты, робіцца ўцяпленне вонкавых сценаў, а ўсярэдзіне будынка ідзе падытоўка да вырабу падлогі верхняга слою еўрапейскага ўзроўню.

Сёлета будзе закончана і будаўніцтва адміністрацыйна-бытавога корпуса. Там з'явіцца сталовая на 100 пасадачных месцаў, медыцыйскі пункт, кабінеты для майстроў, бытавыя пакоі. Уся праектная цана будаўніцтва — звыш 200 млрд рублёў.

Творчы пошук — кожны дзень

Міхаіл Аляксандравіч называў нам прозвішчы многіх працаўнікоў завода, якія робяць вялікі ўнёсак у агульную справу, і рэкамэндаваў нам сустрэцца з начальнікам канструктарскага аддзела Астафічавым В. П., што мы і зрабілі. Віктар Паўлавіч працуе на прадпрыемстве ўжо 19 гадоў і цёплымі словамі абавязвае пра сваю калектыву, у якой 15 чалавек.

Гэта спецыялісты рознага ўзросту, высокай кваліфікацыі, якія ў творчым пошуку кожны дзень. Яны разумеюць, што з'яўляецца самым першым і галоўным звязом у стварэнні тэхнікі: якую машыну яны спраектуюць, такая яна і будзе. А машыны «Амкадора-Пінск», як усім вядома, выдатныя.

Значыць, канструктары працуюць з высокай адказнасцю. Акрамя таго, што яны распрацоўваюць новыя віды тэхнікі, дык яшчэ суправаджаюць яе ў серыйную вытворчасць, каб адпавядала шэрагу патрабаванняў: не выходзіла за цэнавыя рамкі, была тэхналагічнай, каб яе можна было спакойна вырабіць у цэху і сабраць, каб яна адпавядала сусветным аналагам. І гэта канструктарам удаецца. У гэтым — радасць іх, сапраўдных творцаў.

Карыстаючыся выпадкам, вінушо калектыву, усіх калег і партнёраў Рэспублікі Беларусь з прафесійнымі святам — Днём машынабудавання, а землявоз-пінчуха — з Днём горада.



Начальнік канструктарскага аддзела Віктар ПАЎЛАВІЧ і вядучы інжынер-канструктар Уладзімір АЛІКСЕЙЧЫК абмяркоўваюць канструктарскія рашэнні ўдасканалення гідрасістэмы экскаватара-пагрузчыка.



Нататнік Яго жонкі

Святлана ДЗЯНІСАВА, галоўны рэдактар часопіса «Малодосць»

АДНО З ДВУХ

Адно з двух: або Ён — няправільны муж, або я — няправільная жонка. Ведаю Яго больш чым палову свайго жыцця, а дзе ў Яго кнопка — дагэтуль не высветліла. А жаночыя часопісы, між іншым, сцвярджаюць, што пошукамі гэтай кнопкі, слаўтай сваёй прывіднай наўнясцю і нялюпаўна існасцю, не займаюцца хіба што клінічныя ідзіёткі. Адно з двух: або яе няма, або я не там шукала.



«Як зрабіць яго ручным» — пад такім загаловам быць не можа каб не хаваўся адказ. «Ты да яго можна будзе прыкладваць да раны» — за такімі радкамі, ясна справа, нешта абавязкова хаваецца. Інакш кажучы, ёсць яна ўсё ж, тая кнопка, можа, нават і не адна.

Будзем шукаць... Сілы нябесныя! Лепш бы зусім не чытала. Даўно, аказваецца, вядома, колькі дакладна кнопак магло б быць на пульсе кіравання мужчынам, калі б гэты пульт раптам пачаў існаваць. Сорак дзесяці! Менавіта такая колькасць варыянтаў стратэгіі і тактыкі ў дачыненні да мужчын зафіксавана самымі здольнымі адпатамі жаночай логікі. Дзе я была, калі гэта адбывалася? Як магла такое прапусціць? «Відаць, мадэль індукцыйнага аперона якраз у той дзень вывучала», — думаю здэкліва. «Формулу цыклантэнтанперігидрафенантронэ тэрмінавала пісаць», — усміхаюся зларадна. «Засынала ў абдымку са Шмітам і Тэўсам у сіняй вокладцы», — сама сама змябаваю. Адрываюся ад часопіса, каб палічыць, колькі кнопак збірае пульт, з дапамогай якога мой муж кіруе тэлевізарам. Амаль столькі ж! Што рабіць мне з гэтай інфармацыяй?..

«Ты такі моцны, ты ўсё можаш». Гучыць як быццам перспектыўна, але такая кнопка дакладна не ад Яго пульту. У тым сэнсе, што Ён, калі такое чуе, адказвае пытаннем: «А навошта?» Прагматык.

«Дык вось ты які» ў сэнсе «Ды як ты можаш?» і «Я ад цябе такога не чакала!» — выклікае збоі праграмы. «А што я зрабіў не так?» — чытаецца на Яго маніторы. І я зусім не ўпэўнена, што кожная жанчына можа на такое рытарычнае пытанне даць прасты адказ. А патрабаванне менавіта прасты — бо, як зноў-такі пішуць часопісы, намёкамі мужчынскі розум не праняць.


Што рабіць, калі на «Што рабіць?» няма адказу? Калі паспрабавала панасціцца на кнопкі, функцыі якіх не ведаеш? Выканаць перазагрузку сістэмы — самае, бадай, простае. Па меншай меры, значна прасцей, чым рыхтаваць новае праграмае забеспячэнне і шукаць пад яго свежы інтэрфейс. Застаецца толькі вызначыцца з тым, каго перазагружаць. Яго? Ці прасцей і надзейней — сябе?

Псіхалагі кажучы, што жанчыне нашмат лягчэй атрымаць ад мужчыны жаданае ў тыя моманты, калі ён перастае думаць. А думаць ён перастае тады, калі пачынае мацней адчуваць. На першы погляд, гэта аўтаматычна азначае, што наша задача — стварыць такі змагальны фон, на якім дзейсным зробіцца любая маніпуляцыя. Але гэта — на першы погляд. Хаця б таму, што маніпуляцыя — не толькі жаночая «фішка».

А ўвогуле, мужчына на пульсе кіравання — гэта не крута. Попыт на такіх калі існуе, то нагадвае попыт на пральную дошку: убачыць — цікава, пакарыстацца — прыкольна, але навошта яна рамонтным вечарам пад стракатанне конікаў? Ці варта чакаць ад яе нечага цалкам непрадказальнага? Ці ўсё, на што яна спатрэбіцца, абмежавана сінарыем чарговай «мыльнай оперы», напісаным уласнай рукой?

...Успомнілася наша апошняя паездка ў вёску. На бульбу. Паўднёў і полі ў позе пытаннік: ды калі ўжо канец гэтых градаў? І я, далёбог, не думала, што Яму прыйдзе ў галаву пасля абеду. Тэорыя імавернасцяў адпачывае! Пасля абеду мы... пайшлі ў грыбы. «Гэта замест таго, каб адпачыцца», — буркатала я. «Гэта ўяна за нешта помаст», — перабірала ў галаве апошнія агрэхі. А пасля зразумела: «Узнагарода!». Напэўна, за стратэгію і тактыку.

Надвая недзе прачытала, што сапраўдны мужчына — гэта той, у каго ў жыццёвых прыкрытцях найперш пазначаны рыбалка і грыбы. Заставацца побач з такім большую частку свайго жыцця і быць пры гэтым шчаслівай — вось што па-сапраўднаму крута.



— Вось, напрыклад, калі яна набівае сабе цану, то неабходна паводзіць сябе так, каб у яе паме-нела ўпэўненасці ў сваёй жаночай прывабнасці — гэта значыць жанчыне трэба зрабіць вельмі балюча. Яна памучаецца і стане больш лагоднай. А яшчэ можна намякнуць, што ў яе, напрыклад, не вельмі дагледжаныя валасы, непрыгожая фігура ці таўставатыя ногі: маўляў, і някая ты не прыгажуня. Ці, наадварот, трэба спачатку здзівіць яе прызнаннем у каханні, а потым знікнуць на нейкі час: не тэлефанаваць, а калі раптоўна выпадкова сустрэнецца, дэманстраванна абі-ціць бокам. Яна абавязкова заціка-віцца: «А што ж такое адбываецца? Няўжо так хутка перастаў кахаць? Няўжо мяне можна так хутка за-быць?» І сама табе «тэлефон абра-ве», дамагаючы твайго увагі.

— Па-мойму гэта глупства, — адказвае яго субяседак. — Калі ты жанчыне не падабаешся, калі яна не жадае з табою блізкасці, то хоць тады яе разам з народным ансамблем, гэта не дапаможа. Нам, мужчынам, трэба зрабіць тое, што мы выбіра-ем жанчын, а на самой спра-ве — усё наадварот. Гэта яны нас выбіраюць!

Мужчыны доўга спрачаліся, прыводзячы розныя аргументы, спрабуючы падмацаваць сваю пазіцыю, пакуль уоршце не вы-светлілася, што першаму з іх, Мікалаю, 43 гады, а ён ні разу не быў жанаты і не меў прай-ных стасункаў з процілеглым

полам. Так, закаханасцяў шмат, але нічога сур'эзнага.

Калі праз некаторы час раска-зала пра пачутае сярброўцы, яна зусім не здзівілася, што «шматво-пытны» Мікалай не мае ні сям'і, ні дзяцей, ні каханай жанчыны. «Ве-даеш, мне такіх мужчын шкада. Яны ўцяляюць сябе вельмі вопыт-нымі спакушалымі, а на самой справе жанчын шчоўкаюць іх, як арэхі. Я таксама мела вопыт су-тунення з такім вось пікаперам. Нічога добрага з гэтага не атрыма-лася. Для яго. Хлопец да нашага з ім знаёмства два гады «сядзеў» на розных пікаперскіх сайтах. І на-ват уваходзіў у нейкае віртуальнае таварыства пікапераў. Зразумела, лічыў сябе вопытным спакушалым, сапраўдным донжуанам. Але калі паспрабаваў праверыць на мне свае «суперэфектыўныя прыёмчыкі», быў падняты на смех. Усе яго прыдумкі разбіліся аб мой сарказм. Калі пасля трыцяга спаткання ў яго так і не атрымала-ся мяне спакусіць (а па ўпэўненых людзей, я павінна была апынуцца ў яго абдымку яшчэ з першага разу), ён з'явіўся спытаў, што зрабіў не так. Я адказала, што не трэба паводзіць сябе па-дзі-ёккі. Зразумела, больш мы не ба-чыліся. Ён жыць-здоровы, але з суполкі пікапераў выйшаў. Праўда, пакуль не ажаніўся. Нават, наколь-кі ведаю, не мае дзяцей. Таму ўпэўнена, што ўсе гэтыя пікапер-скія «прыёмчыкі» — глупства».

Усе прыёмчыкі, вядома, не дзейнічаюць. Але некаторыя

КАЛІ ЗАНАДТА СОЛАДКА, ТО НЕ СМАЧНА...

Аднойчы стала сведкай таго, як адзін мужчына вучыў другога, што трэба рабіць, каб «зачапіць» жанчыну і дамагчыся ад яе ўзаемнасці. Першы, відавочна, быў пікаперам, і, як ён лічыў, вельмі вопытным, таму «аўтарытэтна» раіў другому, як паводзіць сябе ў розных сітуацыях:

НАШ КАМЕНТАРЫЙ

Лілія АХРЭМЧЫК, псіхолог:

Бязлітасны і прамалінейны



— Пікап — адна з тэхналогій маніпулявання. Гэта ўздзеянне на волю іншага чалавека. Зразумела, без яго згоды і ў абход свядомасці. Як след — знаёмства дзеля сексуальнага кантакту. Таму ўсур'эз успрымаць пікапера небяспечна: ён можа нанесці чалавеку-ахвяры вельмі моцную псіхалагічную траўму. Прычым болю ў гэтым выпадку не пазбегнуць, бо мужчына ўздзейнічае на тонкія струны душы жанчыны. Упэўнена, што з пікапу нічога, акрамя падману, вырасці не можа. Ні пра якое каханне ў гэтым выпадку размовы не ідзе. У пікапе ў першую чаргу значэнне маюць мэты, дзеля якіх пікапер усталёўвае кантакт, знаёмства. Ён не бачыць перад сабой рэальнага чалавека, а толькі аб'ект, ахвяру. Для пікапера важна адно: ці здолее ён дасягнуць сваёй мэты і як хутка.

З іншага боку, неабходна адрозніваць мужчынскі і жаночы пікап. Зараз існуе шмат курсаў для прадстаўніц прыгожай паловы, на якіх яны вучацца, як знаёміцца з мужчынам так, каб ён не зразумеў, што ініцыятыва сыходзіла ад жанчыны. І, безумоўна, слабую палову вучаць утрымліваць мужчыну. Мужчынскі пікап адрозніваецца ад жаночага бязлітаснасцю і прамалінейнасцю — усё робіцца выключна дзеля сексу. Некаторыя «майстры» мужчынскага пікапу настолькі ўдасканальваюць свае ўменні, што з поспехам авалодаюць не толькі целам, але і душой жанчыны. А такая перамога яшчэ больш салодкая.

Адрозніць пікапера ад іншых мужчын і проста, і складана адначасова. З аднаго боку, пікаперы нічым асаблівым не вылучаюцца, з другога боку — пікапер вывучае сваю ахвяру, выведвае маральныя каштоўнасці і погляды чалавека, а потым падстрайваецца да яго і размаўляе на адной з ім мова. Прычым тэхналогія падстройкі адпрацаваны ў дэталі.

Калі жанчыне вельмі хочацца верыць у каханне з першага погляду, калі яна ўпэўнена, што можа ажаніцца на доўга дзень знаёмства і што на свеце існуюць прыныцы на белых конях, то ў такой прадстаўніцы прыгожай паловы вельмі шмат шанцаў стаць ахвярай пікапера.

Таму да любога новага знаёмства з мужчынам трэба ставіцца асцярожна! Калі вы цэлы дзень гутарылі з ім па тэлефоне, абмяняліся СМС-паведамленнямі, назаўтра ён знік і не з'явіўся некалькі дзён (альбо тыдняў), а потым раптоўна патэлефанаваў

(прышоў) і пачаў вам расказваць пра сваю цяжкую хваробу, пра няшчасце з блізкімі ці аўтакатастрофу ў месцы, дзе тэлефонная сувязь недаступная, — сме-ла гаварыце такому кавалеру: «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шукайце ў яго «адданыя». «Да пабачэння!». Вас спрабуюць падсадзіць «на кручок». Ці іншы прыклад. Усё так романтична-рамантична, а потым — раз! — і вас нібы акацілі халоднай вадой. Гэта таксама гаворыць аб неадэкватных паводзінах мужчыны. У такім выпадку шу



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ об открытой продаже облигаций открытого акционерного общества «Белагропромбанк» для физических лиц сто шестьдесят первого, сто шестьдесят второго, сто шестьдесят третьего выпусков

1. Наименование эмитента: а) полное наименование: на белорусском языке – адкрытае акцыянернае таварыства «Белаграпрамбанк»; на русском языке – открытое акционерное общество «Белагропромбанк» (далее – Банк); б) сокращенное наименование: на белорусском языке – ААТ «Белаграпрамбанк»; на русском языке – ОАО «Белагропромбанк».

2. Место нахождения Банка, телефон, факс, электронный адрес (e-mail) Местонахождение Банка: 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3. Телефон: (017) 229 63 25, факс (017) 229 64 43 Электронный адрес E-mail: info@belarpb.by УНП 100693551, ОКПО 00040577.

3. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться годовая финансовая отчетность Банка, и сроки ее публикации Годовая финансовая отчетность Банка ежегодно публикуется в газетах «Звязда» и «Рэспубліка» не позднее трех месяцев со дня окончания отчетного финансового года. Годовая финансовая отчетность Банка за 2012 год опубликована Банком 30.03.2013 в газетах «Звязда» и «Рэспубліка».

4. Размер уставного фонда Банка Уставный фонд Банка составляет 6 603 635 046 000 (Шесть триллионов шестьсот три миллиарда шестьсот тридцать пять миллионов сорок шесть тысяч) белорусских рублей.

5. Дата, номер государственной регистрации Банка и наименование органа, его зарегистрировавшего Банк преобразован из Белорусского республиканского банка Агропромбанк СССР учредительной конференцией 11.02.1991 и зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 03.09.1991, регистрационный № 20. Устав Банка утвержден общим собранием акционеров 11.02.1991 (протокол № 1) с изменениями и дополнениями, зарегистрированными постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 14.06.2013 № 20.

6. Сведения о проведении открытой продажи облигаций сто шестьдесят первого, сто шестьдесят второго, сто шестьдесят третьего выпусков

6.1. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение Решение о выпуске облигаций сто шестьдесят первого, сто шестьдесят второго, сто шестьдесят третьего выпусков на предъявителя для физических лиц в соответствии с Уставом Банка утверждено Наблюдательным советом Банка 26.07.2013, протокол № 23.

6.2. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям Выпуски облигаций осуществляются без обеспечения по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь при условии, что общий размер обязательств по таким облигациям не превышает 80 процентов нормативного капитала Банка (подпункт 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг»).

6.3. Цель выпуска облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций Выпуск облигаций сто шестьдесят первого, сто шестьдесят второго, сто шестьдесят третьего выпусков осуществляется в целях привлечения денежных средств физических лиц. Привлеченные средства от размещения облигаций будут направлены на пополнение ресурсной базы Банка.

6.4. Выпуски облигаций согласованы Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 09.08.2013 № 473).

6.5. Форма выпуска и вид облигаций, объем эмиссии, количество, номинальная стоимость облигаций:

Table with 3 columns: № выпуска, Валюта займа, Форма выпуска и вид облигаций, Объем эмиссии, Количество облигаций (шт.), Серия, номера облигаций, Номинальная стоимость

6.6. Период проведения открытой продажи облигаций Дата начала периода размещения облигаций – 02.10.2013, дата окончания периода размещения облигаций – 01.10.2014.

6.7. Место и время проведения открытой продажи облигаций Размещение облигаций осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

6.8. Срок и порядок обращения облигаций Срок обращения облигаций – 547 календарных дней с 02.10.2013 по 02.04.2015. День начала размещения облигаций и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

6.9. Дата начала погашения облигаций – 02.04.2015.

6.10. Порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты, период начисления процентного дохода Выплата дохода по облигации производится в виде процентного дохода 1 раз в 6 месяцев, начиная с нижеуказанных в таблице дат, при условии предъявления физическим лицом оригинала облигации в Банк.

Table: ПЕРИОДЫ НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА. Columns: Порядковый номер периода начисления дохода, Начало периода, Конец периода, дата начала выплаты дохода, Продолжительность периода (дней)

Начисление процентного дохода осуществляется со дня, следующего за днем размещения соответствующей облигации, по 02.04.2015 включительно. С 03.04.2015 процентный доход не начисляется. Процентный доход по облигации начисляется с даты, следующей за датой ее продажи Банком, по дату начала выплаты процентного дохода за период начисления дохода, в котором была продана облигация, включительно. Процентный доход за последующие периоды начисления (включая последний) начисляется с даты, следующей за датой начала выплаты дохода за предшествующий период начисления дохода, по дату начала выплаты процентного дохода по данному периоду начисления дохода включительно (дату начала погашения – 02.04.2015).

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за период начисления дохода по процентной ставке равной 7,0 (Семь) процентов годовых.

Расчет процентного дохода осуществляется по следующей формуле: D = (Hn x Пп / 100) x ((T365 + T366) / 365 + 366), где: D – процентный доход по процентной облигации, выплачиваемый периодически в течение срока ее обращения;

6.11. Условия и порядок досрочного погашения облигаций Владельцы облигаций могут предъявить их к досрочному погашению по истечении 180 дней после даты приобретения у Банка. При предъявлении владельцем оригинала облигации к досрочному погашению ему выплачивается номинальная стоимость облигации в денежных единицах, в которых выражена ее номинальная стоимость, наличными денежными средствами либо в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

6.12. Порядок погашения облигаций Погашение облигаций осуществляется Банком, начиная с 02.04.2015, в отношении лиц, предъявивших оригиналы этих облигаций к погашению, независимо от сроков обращения собственника или иного законного владельца облигации.

6.13. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь В случае запрещения сто шестьдесят первого, сто шестьдесят второго, сто шестьдесят третьего выпусков облигаций, Банк: - возвращает инвесторам денежные средства, полученные в оплату размещенных облигаций, в месячный срок с момента получения уведомления от Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о запрещении сто шестьдесят первого, сто шестьдесят второго, сто шестьдесят третьего выпусков облигаций;

6.14. Дата и номер государственной регистрации облигаций Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 19 августа 2013 года. Регистрационный номер: Сто шестьдесят первого выпуска: 5-200-02-1973; Сто шестьдесят второго выпуска: 5-200-02-1974; Сто шестьдесят третьего выпуска: 5-200-02-1975.

7. Место, время и способ ознакомления с более подробной информацией (проспектом эмиссии облигаций) С более подробной информацией (проспектом эмиссии облигаций) сто шестьдесят первого, сто шестьдесят второго, сто шестьдесят третьего выпусков можно ознакомиться в филиалах, отделениях, расчетно-кассовых центрах, а также ОПЕРУ центрального аппарата Банка в течение их рабочего времени.

Справку о продаже облигаций можно получить в Контакт-центре Банка по короткому номеру 136, ОПЕРУ центрального аппарата Банка по адресу: Минск, пр-т Жукова, 3, тел. (8-017) 218-58-35, 218-58-37, а также в следующих филиалах Банка:

- г. Брест, ул. Воровского, 11, тел.: (8-0162) 27-72-29, 27-72-31, г. Витебск, ул. Димитрова, 31, тел.: (8-0212) 35-00-62, 37-05-23, г. Гомель, ул. Интернациональная, 30, тел.: (8-0232) 79-26-49, 79-26-98, г. Гродно, ул. Советских Пограничников, 110, тел.: (8-0152) 79-52-80, 79-52-81, г. Могилев, пр-т Мира, 55, тел.: (8-0222) 29-38-00, 29-38-01, г. Минск, пр-т Победителей, 91, тел.: (8-017) 209-77-67, 209-77-69, г. Минск, ул. Ольшевского, 24, тел.: (8-017) 229-65-74, 229-65-30.

Заместитель Председателя Правления ОАО «Белагропромбанк» С.П.Чугай

Главный бухгалтер ОАО «Белагропромбанк» М.А.Шаповалова

Телефон Контакт-центра Банка – 136 8.00–20.00 – рабочие дни, 8.00–18.00 – выходные и праздничные дни. Звонки со стационарного телефона, с мобильного телефона (fibe), velcom, МТС) – по тарифам операторов связи. Консультация оказывается бесплатно.

Лицензия на осуществление банковской деятельности от 14.06.2013 № 2, выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

ЗАВЕРЕНО Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь С.А.Сушко 19.09.2013 г.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА ООО «ЮНИВЕСТ-М»

1. Полное и сокращенное наименование эмитента (на белорусском и русском языках) на белорусском языке: на белорусском языке: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ЮНИВЕСТ-М»; сокращенное: ТАА «ЮНИВЕСТ-М»; на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИВЕСТ-М»; сокращенное: ООО «ЮНИВЕСТ-М».

2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail) Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Гикало, 3, телефон: (017) 2845954, телефон/факс: (017) 2845964, e-mail: univest_minsk@mail.ru.

3. Основные виды деятельности эмитента Основной целью деятельности Эмитента является извлечение прибыли с последующим ее распределением между участниками. В соответствии с Уставом Эмитент вправе в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь, осуществлять любые виды экономической деятельности, не противоречащие законодательству. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, Эмитент может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Эмитент осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

4. Номера расчетного счета Эмитента, на который будут зачисляться средства, поступающие при проведении открытой продажи жилищных облигаций 23-го выпуска Эмитента (далее по тексту – Облигации), наименование обслуживающего банка Денежные средства при проведении открытой продажи Облигаций будут поступать на счет Эмитента: № 3012407350019 (BYR), 3012407355014 (USD) в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) (адрес банка: г. Минск, Московская, 14), код 108; № 3012012370018 (BYR), 3012012370021 (USD) в ОАО «БПС-Сбербанк» (адрес банка: г. Минск, бульвар имени В. Мулявина, д.6) код 369.

5. Наименование периодического печатного издания, определенное Эмитентом для раскрытия информации и сроки ее публикации Бухгалтерская отчетность по итогам работы Эмитента за 2013 год и последующие годы подлежат публикации не позднее трех месяцев со дня окончания отчетного финансового года в газете «Звязда».

Информация о принятом решении о реорганизации или ликвидации Эмитента подлежит публикации в приложении к журналу «Юстиция Беларусь» не позднее 10 (Десяти) дней с момента принятия соответствующего решения.

Информация о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) передается управляющим для опубликования в средствах массовой информации в течение 5 (Пяти) дней с момента получения им соответствующего судебного постановления.

Информация о внесенных изменениях в Проспект эмиссии подлежит публикации в газете «Звязда» не позднее 7 (Семь) дней с момента регистрации соответствующих изменений в Проспект эмиссии Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов.

6. Сведения о депозитарии, обслуживающем Эмитента Депозитарий Эмитента является депозитарий ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), код Депозитария – 016 (зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 07.10.1996 года, регистрационный номер 57), расположенный по адресу: Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Московская, 14, действующий на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1077 от 26.03.1997 года (Срок действия лицензии – до 29.07.2022 года).

7. Размер уставного фонда Эмитента Уставный фонд Эмитента сформирован полностью в размере, предусмотренном Уставом: 20 512,82 (Двадцать тысяч пятьсот двенадцать, 82/100) доллара США.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АУКЦИОН

В Логойском районном исполнительном комитете 25 октября 2013 года состоится открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность для строительства магазина, для строительства индивидуальных жилых домов и аукциона на право заключения договоров аренды на земельные участки.

Ранее в объявлении газеты «Звязда» (№ 180 от 25.09.2013 г.) в лоте под № 3 (аукцион на право заключения договора аренды) не было указано целевое назначение земельного участка, выставленного на аукцион.

Лот под № 4 (аукцион по продаже земельного участка гражданам в частную собственность для строительства и обслуживания жилого дома) снят с аукциона. Вместо него выставляется лот под № 4.

Table with 6 columns: Номер лота, Адрес земельного участка, кадастровый номер, Площадь, га, Инженерная и транспортная инфраструктура, Начальная цена, бел. руб., Расходы по подготовке зем. документации, Сумма задатка, бел. руб.

В соответствии с СТБ 1393-2003 «Торговля. Термины и определения» торговый центр: Совокупность розничных торговых объектов, в которых реализуется универсальный ассортимент товаров и оказывается широкий набор услуг, расположенных на определенной территории, спланированных как единое целое и (или) централи-

зующих функции хозяйственного обслуживания торговой деятельности.

Контактные телефоны: (801774) 55 0 38, 52 7 20, 52 7 15, 21 0 22. Наш сайт в интернете: logoyisk.gov.by.

Извещение об открытом аукционе по продаже права аренды изолированных помещений и зданий в г. Гродно

Table with 6 columns: № лота, Наименование объекта, Местонахождение объекта, Площадь (кв.м), Начальная цена (руб.) с учетом НДС, Сумма задатка (руб.), Условия продажи, Характеристика объекта и условия использования

Организатор аукциона: ГП «Гродненский центр недвижимости». Лоты продаются по договору поручения. При оформлении заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, представляет:

- 1) Копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления на расчетный счет 3012000041810 в филиале № 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», код 152101752, УНП 590727594, покупатель – ГП «Гродненский центр недвижимости»;

с отметкой банка-отправителя об их исполнении. Юридическое лицо: договоренность, выданную представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель), одну копию учредительных документов.

Физическое лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе представителя физического лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность. 2) Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с объектами.

3) Платеж за право заключения договора аренды осуществляется по безналичному расчету в течение 3-х рабочих дней с момента подписания протокола аукциона. 4) Победитель аукциона в течение 10-ти рабочих дней с момента подписания протокола аукциона обязан заключить договор аренды.

5) Победитель аукциона в течение 3-х рабочих дней с момента подписания протокола аукциона обязан возместить организатору аукциона, за-

траты, связанные с организацией и проведением аукциона. 6) С проектом договора аренды и ставками арендной платы можно ознакомиться в ОАО «Плодоовощсервис» по адресу: г. Гродно, ул. Победы, 31, тел. 56-83-98.

Аукцион состоится 30 октября 2013 года, в 15.00 в здании горисполкома по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1. Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, каб. № 61, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Заявления принимаются с 30 сентября по 25 октября 2013 г.

Телефон для справок в Гродно: (0152) 72-05-46. Адрес сайта: www.grodno.gov.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Аукцион состоится 31 октября 2013 года в 11.00 по адресу: 212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 12, конференц-зал. Организатором аукциона является РУП «Белтелеком» в лице Могилевского филиала РУП «Белтелеком», находящегося по адресу: 212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 12.

На аукционе выставляется право заключения договора аренды недвижимого имущества: Помещение гаража на 1-м этаже в капитальном строении (здание блока вспомогательных помещений) общей площадью 28,3 кв.м по адресу: ул. Островского, д. 52 в г. Могилеве Могилевской области. Срок договора аренды – на неопределенный срок, но не менее 3-х лет; коэффициент по пункту 8.2 Указа Президента Республики Беларусь от 29.03.2012 № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом» – 3,0.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

«Многоквартирный жилой дом с подземным гараж-стоянкой (№ 1 по генплану в квартале пр. Дзержинского – ул. Шорса – ул. Железнодорожная – ул. Хмельницкого) со встроенно-пристроенными объектами обслуживания населения» 1-я очередь, опубликованную в газете «Звязда» 26.09.2013 г. № 181:

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объектов долевого строительства для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагается торгово-административные помещения на 1-м этаже с отдельным входом. Стоимость 1 кв. м 2500 (две тысячи пятьсот) долларов США при 50% первоначальном взносе. Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Минск, ул. Немца, 40, офис 704. По предварительным записи по тел. 8 (017) 306 20 90. ИООО «Датч Стар».

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

«Многоквартирные жилые дома в районе пересечения ул. Васнецова, Плеханова в г. Минске», 1-я очередь строительства, опубликованную в газете «Звязда» № 105 за 11.06.2013 года

Застройщик – иностранное частное унитарное строительное предприятие «Атлант-М Строй» компании «Интеркар Холдинг ЛПС» доводит до сведения заинтересованных лиц, что в связи с вступлением в силу Указа Президента РБ № 263 от 06.2013 г. вносятся изменения в проектную декларацию «Многоквартирные жилые дома в районе пересечения ул. Васнецова, Плеханова в г. Минске». 1-я очередь строительства (опубликованную в газете «Звязда» № 105 за 11.06.2013 года)

В разделе «Цена объекта долевого строительства» цена, указанная ранее в размере 11 706 294 рубля, является действительной для заключения договоров с гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных условий в пределах нормируемой площади. Нормируемая площадь определяется согласно требованиям законодательства.

В договорах долевого строительства для данной категории граждан цена устанавливается только в белорусских рублях.

Раздел «Порядок приема заявлений от граждан, желающих принять участие в долевом строительстве квартир» дополнить абзацем следующего содержания:

Прием заявлений от граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, осуществляется в приемной ИП «Атлант-М Строй» (г. Минск, пр. Козлова, 7Б, правое крыло, 2 этаж, тел. 297 94 70) через 7 дней после опубликования данных изменений.

УНП 800005787

